

4/10
ДЗЯРЖАУНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР
імя В. І. ЛЕНІНА

ЯНКА КУПАЛА

1882—1942

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК

ДЗЯРЖАУНАЯ
БІБЛІЯТЭКА БССР
імя В. І. ЛЕНІНА

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ
ДАВЕДНІК

ВЫДАВЕЦТВА АН БССР
МІНСК 1953

4/0

ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР імя В. І. ЛЕНІНА
АДДЗЕЛ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ і БІБЛІЯГРАФІІ

ЯНКА КУПАЛА

1882—1942

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК

26/09/1953

ВЫДАВЕЦТВА АН БССР
МИНСК 1953

*Рэдактар кандырат філалагічных
науук В. В. БАРЫСЕНКА*

* * *

Склада Н. Б. ВАТАЦЫ



ЯНКА КУПАЛА

З Масквы, з Крэмля хадою ўдумнай,
Усенароднай, чалавечай,
Праз поле, поплавы, буруны
Ідзе, таварыши, комуна
На свеце шчасце ўвекавечыць!
Я. Купала. Шляхі (1939 г.).

ПРАДМОВА

Народны паэт Совецкай Беларусі Янка Купала разам са сваім саратнікам Якубам Коласам з'явіўся родачальнікам сучаснай беларускай літаратуры.

Да рэволюцыі паэт смела і праудзіва выказваў у сваіх творах рэволюцыйна-дэмакратычныя імкненні беларускага народа, яго мары аб соцыяльным і нацыянальным вызваленні.

Паэзія Янкі Купалы совецкага часу з вялікай мастацкай сілай адлюстравала герайчную эпоху пабудовы соцыялістычнага грамадства, песні паэта выражаюць лепшыя думы і імкненні совецкіх людзей.

Задача данага даведніка—данамагчы бібліятэкарну, настаўніку, лектару, студэнту філалагічнага факультета ў вывучэнні спадчыны паэта і прапагандзе яе сярод широкага кола чытачоў.

Многа цудоўных вершаў, паэм і драматычных твораў напісаў народны паэт. Да рэволюцыі рознымі выдаўцтвамі было выдана 6 кніг Янкі Купалы ў колькасці 16 000 экземпляраў. У Совецкім Саюзе з 1917 па 1952 г. творы народнага паэта выдаваліся на 10 мовах. Выдана 90 кніг агульной колькасцю ў 2 158 000 экземпляраў.

Даведнік знаёміць чытача з усімі арыгінальнымі кнігамі Янкі Купалы і з лепшымі, найбольш новымі выданнямі выбранных яго твораў.

З крытычнай літаратуры аб творчасці паэта паказаны буйнейшыя і найбольш новыя кнігі і артыкулы. Завяршаюць даведнік звесткі аб мастацкіх творах, прысвеченых народнаму паэту Янку Купале.

Біяграфічныя звесткі — „Асноўныя даты жыцця і дзейнасці Янкі Купалы“ складзены на аснове апублікованых аўтабіяграфічных матэрыялаў паэта і крытыка-біяграфічных нарысаў аб ім; матэрыялаў, сабраных Музеем Янкі Купалы; хронікі, што змяшчалася ў часопісах БССР; успамінаў удавы паэта У. Ф. Луцэвіч.

ПІСЬМЕННІКІ ПРА ЯНКУ КУПАЛУ

...У Беларусі ёсьць два паэты: Якуб Колас і Янка Купала—вельмі цікавыя рэбяты... Проста пішуць, так ласкава, сумна, шчыра. Нашым-бы трошкі такіх якасцей. О, божа! Вось-бы добра было.

У кніжку маю ўложены лісток-песня і ноты, нешта накшталт „Беларускага гімна“, мабыць. Мяне гэта рэч [верш „А хто там ідзе?“—Н. В.] усхвалявала.

А. М. Горкі. Пісьмо да М. Кацюбінскага. 21. XI 1910¹.

* * *

Дарэчы спытаю Вас: ці ведаеце Вы беларускіх паэтаў Якуба Коласа і Янку Купалу? Я нядаўна пазнаёміўся з імі—падабающца. Проста, задушэўна і, відаць, па-сапраўднаму народна.

У Купалы ёсьць невялічкая паэмка „Адвечная песня“—вось-бы перакласці яе на вялікарускую мову!

А. М. Горкі. Пісьмо да паэта А. С. Чарэмнага. 1910².

* * *

Я звяртаю увагу скептыкаў на маладую літаратуру беларусаў—самага забітага народа у Расіі,—на работу людзей, што згрупаваліся вакол газеты „Наша ніва“. Дазволю сабе прывесці песню, выдадзеную нядаўна

¹ Упершыню апублікавана ў часоп. „Новый мир“ № 1 за 1928 г., с. 187; змешчана таксама ў арыгінале ў кн. Коцюбинскій М. Вібрані творы в двух томах. Т. 2. Кіев, 1950, с. 406; у пер. на бел. мову ў кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 261.

² Газ. „Маяк коммуны“ (Севастополь) № 223 за 24.IX 1932 г.; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952 с. 261.

„Нашай нівай“, слова якой напісаны беларускім паэтам Янкам Купалам.

А кто там идет по болотам и лесам
Огромной такой толпой?
Белорусы.

А что они несут на худых плечах,
Что подняли они на худых руках?
Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,
А кому они несут на показ свою?
На свет божий.

А кто ж это их, не один миллион,
Кривду несть научил, разбудил их сон?
Нужда-горе.

А чего ж теперь захотелось им,
Угнетенным века, им, слепым и глухим?
Людьми зваться.

Каб уясніць сабе глыбокі сэнс гэтай песні,—якая, быць можа, на час зробітца народным гімнам беларусаў,—чытачу варта было-б прагледзець „Нашу ніву“—яна шмат цікавага скажа яму.

Заўвага: Прашу Янку Купалу прабачыць мне дрэнны пераклад яго красамоўнай і суровай песні.

А. М. Горкі. Аб пісьменніках-самавучках¹.

* * *

Сардэчнае прывітанне нястомнаму саратніку, паэту, рэволюцыянеру.

Тэлеграма А. М. Горкага да Янкі Купалы ў сувязі з трыццацігоднім юбілеем творчай дзейнасці. Захоўваецца ў Музее Янкі Купалы ў Мінску².

¹ Часоп. „Современный мир“ № 2 за 1911 г.; У кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 276.

² Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 262.

* * *

Бацькам новай беларускай літаратуры, якога беларусы недарэмана парашоўваюць з Шэўчэнкам і па сутнасці яго паэзіі і па той ролі, якую ён адыгрывае ў іх роднай літаратуры, з'яўляецца, безумоўна, Янка Купала.

Калі совецкі беларускі ўрад удастоў яго звання народнага паэта, то гэта правільна ў абодвух значэннях гэтага слова: як вялікага нацыянальнага паэта і як выразіцеля народных мас.

А. В. Луначарскі. Народны паэт Беларусі¹.

* * *

...Паэзія Я. Купалы—гэта не проста добрыя высокамастацкія вершы. Гэта—апрача ўсяго—своеасаблівая гісторыя жыцця беларускага народа, з яго нравамі і звычаямі, з яго думамі і спадзяваннямі, з яго барацьбой і перамогай. І калі я ўпершыню ўзяў у рукі кнігі Я. Купалы, то мянэ ўразілі не толькі незабыўныя строфы паэта, але і тыя акаличнасці, што я, нібы ўвачавідкі, убачыў жывую Беларусь—яе раўніны, узгоркі, яе лугі і пералескі, рэкі і азёры. Я глыбей зразумеў жыццё працавітага і герайчнага беларускага народа. Я ўсёй душой палюбіў Беларусь, хоць ні разу там не быў раней.

М. Ісаакоўскі. Слова аб юбіляру².

* * *

З народам ты вырас, спяваў для народа,
І ў сэрцы народная песня запала.
Жыві-ж і працуй на доўгія годы,
Пясняр Беларусі—Янка Купала!

М. Ісаакоўскі³.

* * *

Сіла Янкі Купалы ў тым, што ён фашыстаў б'е метка.
Сіла Янкі Купалы ў тым, што ён выхоўвае рэспубліцы

¹ Газ. „Ізвестнія“ за 15 мая 1930 г.; у кн. Янка Купала. (36. мацэрыялаў аб жыцці і дзейнасці.), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 265—270. (У скрачэнні).

² Газ. „Літаратура і мастацтва“ № 4 за 1940 г.

³ Янку Купалу. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1943, с. 49.

нязломную моладзь. Сіла Янкі Купалы ў тым, што ён сам дагэтуль малады.

Вітаю вялікага паэта, народнага пясняра.

Паўло Тычына. Тэлеграма да 30-годдзя творчай дзеянасці Я. Купалы¹.

* * *

Янка Купала—гэта першая з вяршынь беларускага Эльбруса паэзіі. Магутная яна і чистая, і высокая. Высокая, бо матывамі сваімі праудзівая. Чистая, бо мілагучная і майстэрская, а магутная, бо заўсёды была яна з народам.

Паўло Тычына. Тэлеграма да 35-годдзя літаратурнай дзеянасці Я. Купалы².

* * *

Народу аддаў ён свой вялізны паэтычны дар і сваё вялікае, чулае сэрца... Ён доўга будзе жыць у памяці народа. Яго песні будуць пераходзіць з пакалення ў пакаленне... Яны будуць абуджаць у сэрцы людзей лепшае пачуццё і лепшыя чалавечыя імкненні да ясных сонечных дзён, аб якіх часта пісаў паэт і дзе заўсёды будуць праўда і справядлівасць.

Якуб Колас. Янка Купала і яго паэзія³.

* * *

Шмат сцежак з табою прайшлі мы,
Адзін пракладаючы след,
І слухалі голас радзімы,
Каб несці той голас у свет.

Якуб Колас. Над маглай друга
(1942 г.)⁴

¹ Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзеянасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 281.

² Часоп. „Полымя“ № 1 за 1941 г., с. 189.

³ „Беларусь“. Альманах першы. Выд-ва ЦК КП(б)Б, 1943, с. 162–163.

⁴ Я. Колас. Збор твораў у сямі тамах. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, т. 2, с. 297.

* * *

Янка Купала выдатна выказваў у сваіх творах думы і надзеі беларускага народа. Паэтычны лёс паэта быў непарыўна звязаны з лёсам роднага народа. Вось чаму для кожнага Купала і беларускі народ—адно вялікае і дарагое.

П. Броўка. Вянок памяці Янкі Купалы¹.

* * *

Вы клікалі нас, маладых арлянят,
Па песню, па сонца, па щасце комуны.

П. Броўка. Янку Купалу (1931 г.)².

* * *

Паслухай, у дымных гарах Дагестана
Журчыць ручайнаю спеу Сулеймана,
І Янка, акын беларускіх палёў,
Лъе песні цяплей, чымся крык жураулёў.
Увесь наш Саюз запывае шматлікі:
Рускія, ўзоркі, казахі, таджыкі.

Джамбул. Гасему Лахуні³.

* * *

Хто гэта землю узрадвау песняй?
Сэрца любою чыё запылала?
Хто абнадзеіў народ напрадвесні?
Рэха адказвае: „Янка Купала“,

Гасем Лахуні. Янка Купала⁴.

* * *

Таму, што слова яго чыла,
Як пярсцінак залаты у краницу,
Будзе імя Купалы
Навекі ў народзе ірдзіца.

¹ Янку Купалу. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1949, с. 8.

² П. Броўка. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1951, с. 27.

³ Янку Купалу. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1949, с. 48.

⁴ Там-ж, с. 59.

Скінуўшы цяжкасць панскага груза,
За кардон прагнаўшы іх міласць,
Беларусь—светлалобая муза
У той крыніцы сэрца абмыла.

Нікалай Асеев. Прывітанне, прачы-
танае на вечары, прысвячаным 35-годдзю
літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы¹.

* * *

Хто быў цяплом вачэй яго сагрэты,
Той не забудзе іхняй цеплыні,
Ён вораг быў няпраўды і маны,
Ён рыцар быў высокароднай мэты.

Максім Рыльскі. Янка Купала².

* * *

Мы, дзіцячыя пісьменнікі, ганарымся, што ў нашым
асяроддзі ёсць велічавы і задушэўны Янка Купала, да-
стойны ўнук Шэўчэнкі і Некрасава.

Карней Чуковскі. Тэлеграма да
35-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы³.

¹ Янку Купалу. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1949, с. 20.

² Газ. „Звязда“ за 28. VI 1947 г.

³ Часоп. „Полымя“ № 1 за 1941 г., с. 190.

АСНОЎНЫЯ ДАТЫ ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ

1882 25 чэрвеня (7 ліпеня нов. ст.) на хутары Вязынка Радашковіцкага раёна Маладзечанскай вобласці ў сям'і дробнага арандатара з безземельных сялян Дамініка Ануфрыевіча і Бэнігды Іванаўны Луцэвіч нарадзіўся сын Іван (Іван Дамінікавіч Луцэвіч—Янка Купала).

1882—1903 Сям'я Луцэвічаў вандруе ад аднаго памешчыцкага маёнтка да другога ў пошуках зямлі і работы.

Разам з бацькамі будучы паэт жыў у фальварках Прудзішча, Селішчы і інш. Мінскай губерні. Вандраванне сям'і перашкаджае вучобе хлопчыка.

У 1889 г. некаторы час Янка Купала вучыўся ў народнай школе ў вёсцы Сенніца, недалёка ад Мінска, пазней—у выпадкоўнага настаўніка ў Мінску. Увесень 1897 г. Янка Купала паступіў у апошні клас народнага вучылішча ў сяле Беларучы (25 кіламетраў на поўнач ад Мінска) і скончыў яго ў 1898 г.

Дзяцінства і юнацтва паэта прайшли ў працы на сельскай гаспадарцы. „Да 21 года (жыцця) гаспадарыў дома, араў, касіў, сек дровы. ...Усё маё юнацтва прайшло на чужой зямлі, у пастаяннай залежнасці і пад уціскам паноў”¹.

Будучы паэт вельмі любіў кнігі. У вольны час, а іншы раз і ў час работы многа чытаў. „Прагнась да ведаў не давала мне спакою, хоць усе дарогі да навукі, як гаворыцца,

¹ Я. Купала. Аўтабіографія, 1938 г. У кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 21—22; на рус. мове ў кн. Я. Купала. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 18.

былі для мяне адрэзаны. Адно, што засталося—гэта кнігі, і я ім аддаўся ўсёй душой і сэрцам. Удзень працаваў на гаспадарцы, а ўначы чытаў і перачытваў усё, што падпадалася пад руку. Бацька глядзеў на гэта не вельмі прыхильна, бо лічыў такое захапленне кнігамі лішній роскашшу для селяніна-работніка і бескарыснай тратай газы. Прыходзілася газавае асвятленне замяніць больш танным матэрыялам: карыстацца ў такіх выпадках лятуценніцай-лучынай, альбо дымлівым вогнішчам у полі на начлезе”¹.

„Кнігі, у якіх гаварылася пра цяжкую долю беднага люду, заўсёды мяне захаплялі”². Я. Купала зачытваеца творамі А. С. Пушкіна, А. Н. Некрасава і А. В. Кальцова, а пазней М. Горкага. З польскіх аўтараў—творамі Адама Міцкевіча і інш.

У 1902 г. памёр бацька Янкі Купалы, пакінуўшы ўдаву і семярых дзяцей, а праз паўгода ад шкарлаціны памёр брат і дзве сястры. Цяжка перажыў Янка Купала гэтую страту. Клопаты аб маці і сёстрах ляглі на яго плечы.

1903–1904 Янка Купала кідае гаспадарку і пачынае шукаць іншых заработкаў. „Гаспадарка на чужой зямлі апрыкля, кінуў усё і пайшоў шукаць „лёгкага хлеба”³.

Працаваў вандроўным настаўнікам, пісарам у судовага следчага ў Радашковічах; малодшым прыказчыкам у маёнтку „Беліца” Магілёўскай губерні. Атрымаўшы паведамленне аб хваробе маці, вярнуўся ў фальварак Селішча, дзе жыла маці з малодшымі дзецьмі.

¹ Я. Купала. Аўтабіяграфія. 1910 г. У кн. Я. Купала. Избранные стихотворения. М., 1919, с. 4—5.

² Я. Купала. З аўтабіяграфічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 122.

³ Я. Купала. Аўтабіяграфія. 1938 г. У кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск. Выд-ва АН БССР, 1952, с. 22; на рус. мове ў кн. Я. Купала. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 18.

У Селішчы быў напісан першы верш Янкі Купалы. „Першы верш напісаў я ў Селішчы, ён быў прысвечаны сястры ў дзень яе імянін... У якім годзе пачаў пісаць? Мабыць, у 1903 або 1904 годзе“¹.

- 1904 Янка Купала ідзе працаваць чорнарабочым на панскі бровар. „Гэтак праслужыў тры гады ў броварах чорнарабочым. Зазнаў там такога пекла, якога яшчэ дагэтуль не меў“².

Тут Янка Купала ўпершыню знаёміца з рэволюцыйнымі пракламацыямі і з літаратурай на беларускай мове. „У 1904 годзе трапляюца мне ў рукі беларускія пракламацыі і рэволюцыйныя брашуры на беларускай мове. Гэта каччаткова вырашыла, што я беларус і што адзінае маё прызванне—служыць свайму народу ўсімі сіламі сваёй души і сэрца“³.

З твораў, напісаных паэтам у 1904 г., захаваўся верш „Мая доля“. Гэты верш зменшан у першым томе „Збора твораў“ (Мінск, Выд-ва АН БССР, 1951, с. 53—54).

- 1905 З цікавасцю сочыць Янка Купала за падзеямі 1905 года, чытае рэволюцыйныя лістоўкі, якія распаўсюджваліся сярод рабочых бровара, прымае удзел у хваляваннях.

У маі публікуецца першы верш Янкі Купалы „Мужык“ („Што я мужык, усе тут знаюць...“), надрукаваны ў мінскай газеце „Северо-Западный край“ за 15 мая 1905 г. „...Калі з'явіўся ў 1905 годзе ў друку мой верш „Мужык“, я ужо свядома ведаў, што і як мне пісаць“⁴.

У гэтым годзе Янкам Купалам напісаны таксама вершы „Чаго-б я хацеў“ („Мне не трэба багатых другоў“); „Думы маркотныя“

¹ Я. Купала. З аўтабіографічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 125.

² Я. Купала. Аўтабіографія. 1938 г. У кн. Янка Купала (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 22.

³ Я. Купала. З аўтабіографічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 126.

⁴ Там-жа.

(„Думы маркотныя, думы гаротныя“); „І як тут не смяяцца...“ („На нашым хітрым свеце“); „У зялёным садочку“ („Ой, не раз удва- ёчку пад шырокай вярбай“) і інш.

1906 Паэтам напісаны рэволюцыйныя вершы „Зашумеў лес разгуканы“, „Спрасоння“, „Пойдзэм“, „Што ты спіш?..“ „Там“ і інш., у якіх Янка Купала прама заклікаў беларускі народ да рэволюцыйнага паўстання разам з герайчным рускім народам.

Там кроў ліецца, там за волю
Барцы на вісельні ідуць,
А вы, вы мучаны найболей,
Спіцё, хоць вас даўно там ждуць.

• • • • •
Паўстаньце! покуль цар звыродны
Крыві ўсяёй не выссаў з вас!
Паўстаньце! Край ваш стогне родны,
Заве збаўляць, як зваў не раз.

Паўстаньце, гляньце, божа мілы,
Свабода, сонца вас заве!
Крыху адварі й дружнай сілы,
А щасце вечна зацвіце.

• • • • •
Хай кроў пальеща дзень, другі
Варожым трупам на падсціл,
Хай у няволі ланцугі
Спадуць ад грому вашых сіл!

(„Там“)

У гэтым-жа годзе напісан паэтам гнеўны верш „Водклік з 29 кастрычніка 1905 г. у Мінску“, накіраваны супраць подлых стаўленікаў царызма, страляўшых у мірную дэманстрацыю рабочых, а таксама паэмы „Нікому“, „Зімою“ і „Адвечная песня“. Частка вершаў гэтага перыяду ўвайшла пазней у першую кнігу паэта „Жалейка“ (СПБ. 1908).

1907 Янка Купала паранейшаму працуе на пансіх броварах. У гэтым годзе паэтам напісаны многа рэволюцыйных вершаў, якія хутка распаўсюджваюцца ў рукапісах. Пасля вялікага

перарыву публікуеца яшчэ адзін верш паэта „Касцу“ у газете „Наша ніва“ № 18 за 11(24) мая 1907 г.

1908 Я. Купала піша многа вершаў і пасылае ў рэдакцыю газеты „Наша ніва“, але значная частка з іх не была надрукавана.

„Пісаў, дзе і як траплялася: пры каstry, пры месяцу, вобмацкам уначы, у дарозе, у час працы. Памятаю, верш „Чаго вам хочацца, панове“ (апубліканы ў газ. „Наша ніва“ № 12 за 6. V 1908 г. пад назваю „Ворагам Беларушчыны“) напісан мною пры перагонным і кантрольным апараце на вінакурным заводе, калі я павінен быў назіраць за гэтым апаратам, каб рэгулярна паступаў у яго спірт.

Велізарная частка напісанага мною страчана. Пасля я шмат пасылаў у Вільню, у „Нашу ніву“ рэволюцыйных вершаў, якія паводле тагачасных цэнзурных умоў друкаўца нельга было. І яны недзе з архівам „Нашай нівы“ страціліся“¹.

Увесень 1908 г. Янка Купала пакідае работу на бровары і пераезжает у Вільню, где работает супрацоўнікам рэдакцыі „Наша ніва“ і бібліятэкам у бібліятэцы Даніловіча „Знанне“:

„Якую ролю я адыгрываў у „Нашай ніве“? Даводзілася ўсё рабіць, напраўляць рукапісы, у асаблівасці вершы, перакладаць з польскай, рускай або украінскай моваў, рабіць карэктury, дапамагаць у экспедыцыі газеты і г. д., ўсё гэта даводзілася рабіць таму, што штат работнікаў быў вельмі абмежаваны. Гэта ў 1908—1909 гг.“².

У 1908 г. у Галіцкім упершыню апублікаваны рэволюцыйныя вершы паэта „Што ты спіш?...“ (пад псевданімам Марка Бяздольны) і „Там“, напісаныя яшчэ ў 1906 г. (У кнізе на украінскай мове: Свянтицькі Іл. „Відроджэнне беларускага пісьменства“. Львів, 1908,

¹ Я. Купала. З аўтабіографічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 125.

² Там-жа, с. 127.

с. 54—58)¹. Змяшчаючы гэтыя вершы, аўтар кнігі робіць заўвагу: „...Позволяемо собі закінчыти нинішнюю статню двома стихамі, які дістались нам в рукописі і еще не так скоро зможуць увидіти дневний свет в Росії“.

У Пецербургу ў выдавецтве „Загляненіе сонца і ў наша ваконца“ выдаецца першая кніга вершаў паэта пад называю „Жалейка“ (СПБ, 1908). У яе ўвайшлі вершы, напісаныя паэтам у 1905—1908 гг.

5 лістапада 1908 г. пачалася справа аб забароне кнігі „Жалейка“². Першы зборнік маіх вершаў быў двойчы канфіскаваны: першы раз па распараджэнню Пецербургскага камітэта па справах друку, а другі раз па прапанове Віленскай адміністрацыі³.

1909 Янка Купала паранейшаму жыве ў Вільні, працуе ў бібліятэцы Даніловіча „Знанне“ і супрацоўнічае ў газете „Наша ніва“.

У гэтым годзе паэтам напісана паэма „Ад вечнае песня“ і рад вершаў.

Публікуюцца першыя пераклады вершаў Янкі Купалы на рускую мову „Песня беларускага мужыка“ і „Мужыцкая песня“ ў кнізе „Альманах-календарь для всех на 1910 г.“ (Пецербург, 1909); на украінскую мову „Я бачив...“ і „Вільха“ ў часоп. „Літературно-науковий вістник“ № 9, 1909, с. 511.

У канцы 1909 г. Янка Купала едзе ў Пецербург. Спачатку працуе рабочым на спіртавым заводзе, а затым паступае на агульнаадукацыйныя курсы А. Чарняева.

1910 Янка Купала жыве ў Пецербургу на кватэры бібліятэкара Пецербургскага універсітэта

¹ За змяшчэнне рэволюцыйных вершаў Я. Купалы 8 сакавіка 1908 г. кніга Іл. Свянціцкага была забаронена. (Гл. кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 257).

² Справа аб забароне „Жалейкі“ апублікавана ў кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск. Выд-ва АН БССР, 1952, с. 255—256.

³ Я. Купала. Аўтабіографія. 1910 г. (У кн. Я. Купала. Избранные стихотворения. М., 1919, с. 7.).

прафесара Б. Эпімах-Шыпіла і вучыцца на агульнаадукацыйных курсах А. Чарняева.

„Агульнаадукацыйныя курсы Чарняева далі мне вельмі многа. Яны, так сказаць, сістэматызавалі мае хаатычныя веды, якія я набыў з прачытаных кніг. Тут я больш пазнаёміўся з тэорыяй і гісторыяй літаратуры”¹.

Янка Купала глыбока знаёміцца з рускай літаратурай, захапляецца творамі Максіма Горкага, настойліва займаецца творчай працай.

У той час пры Пецербургскім універсітэце існаваў беларускі навукова-літаратурны гурток студэнтаў. Янка Купала часта прымалі удзел у яго сходах, часам чытаў студэнтам свае новыя вершы².

У гэты час творы Янкі Купалы былі ўжо шырока вядомы. Ён многа і ўдумліва пісаў, але не ўсе яго творы маглі трапіць у друк па цэнзурных умовах. У аўтабіяграфіі, напісанай у 1910 г. (апублікована ў 1919 г.), паэт піша аб сваёй творчасці таго пярыяду: „Можа быць у мяне запытаюць аб маіх светапоглядах і перажыяннях—дык усё гэта, прыблізна, адбівалася ў маіх вершах. Але пра многае даводзілася маўчаць, бо ў нашы „вясёлыя“ часы не ўсюды і не ўсё можна ўголас гаварыць... У заключэнне, парадыруючы верш рускага паэта, скажу: „Суждены нам благие порывы, да свершить ничего не дают!“³.

У 1910 г. выходзіць другі зборнік вершаў Купалы „Гусляр“ (Пецербург, 1910) і паложаны на музыку верш Я. Купалы „А хто там ідзе?“ (Музыка Л. М. Рагоўскага; выдан у Вільні).

¹ Я. Купала. З аўтабіяграфічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 122.

² Гл. Справа здачу беларускага навукова-літаратурнага гуртка студэнтаў Пецербургскага ун-та аб сваёй работе за 1912 і 1913 гады, выданую пад назваю „Белорусский научно-литературный кругъжокъ студентовъ С.-Петербургскаго университета“ ў 1913 і ў 1914 гг.

³ Я. Купала. Аўтабіяграфія, 1910 г. (У кн. Я. Купала. Избранные стихотворения, М., 1919, с. 7—8).

У гэтым-жа годзе напісана паэма „Курган“ і драматычная паэма „Сон на кургане“.

1911

Вялікі пролетарскі пісьменнік Максім Горкі звярнуў увагу перадавой грамадскасці на творчасць Янкі Купалы і пераклаў на рускую мову яго верш „А хто там ідзе?“.

Увага і падтрымка вялікага рускага пісьменніка-змагара Максіма Горкага ўмацавала ўпэўненасць Янкі Купалы ў tym, што ён ідзе правільным шляхам, узмацніла яго творчыя сілы.

Усё жыццё быў удзячны Янка Купала Максіму Горкаму за цёплы водгук аб яго творах. У 1941 г. Янка Купала гаварыў: „У сваім сэрцы я на працягу доўгіх год захоўваю самую чистую і бязмежную любоў да вялікага рускага народа і яго геніяльнага пісьменніка Аляксея Максімавіча Горкага, які ў тыя змрочныя часы заўважыў маю песню. Глыбока расчуліў мяне тады цёплы водгук Аляксея Максімавіча і яго пераклад верша „А хто там ідзе?“¹.

Вялікай удзячнасцю прасякнуты верш Янкі Купалы, прысвечаны Максіму Горкаму.

Мяне ты тады йшчэ заўважыў, мой сокал,
Калі была цемра і жудасць навокал,
І гора стагнала з капца да капца,
Здавалася ночы не будзе канца.
Сваім зоркім вокам мяне ўсё-ж прыкмеціў,
Забытага светам, людзьмі ў бесправсвешці,
І песню маю спадабаў, пахваліў...
О, як-жа тады быў я рад і шчасліў!
А песня была з беларускіх загонаў,
Аграбленых, скованых царскім законам.
Былі мае слова:—А хто там ідзе?
А ты быў магутны ў сваёй барацьбе...

(„Памяці Максіма Горкага“, 1938 г.),

Вершы „А хто там ідзе?“ і „Песня і сіла“ публікуюцца на чэшскай мове ў перакладзе

¹ Я. Купала. Прамова на ўрачыстым паседжанні, прысвяченым 35-годдзю творчай дзейнасці Янкі Купалы (часоп. „Полымя“, № 1, за 1941 г., с. 17).

Адольфа Чорнага (у часоп. „Slovanský Přehled“, № 10, Прага, 1911, XIII, с. 411—413).

1912 Летам 1912 г. Я. Купала ездзіў на канікулы дадому, гасціў у сваёй маці на хутары Акопы, дзе ў чэрвені скончыў першую свою п'есу „Паўлінка“.

У жніўні месяцы Я. Купала ўпершыню сустрэўся з Якубам Коласам, якога наведаў у вёсцы Мікалаеўшчына. (Аб першай сустрэчы з Якубам Коласам паэт успамінае ў вершы „Якубу Коласу“, 1936 г.).

Якуб Колас таксама неаднаразова ўспамінаў аб гэтай сустрэчы: „Таго часны воблік Янкі Купалы запомніўся мне на ўсё жыццё. Гэта быў малады, статны, жыццерадасны чалавек, з вясёлымі, крыху насмешлівымі светлакарымі вачамі, з прыветнаю ўсмешкаю. Ён паначаваў у мяне. Назаўтра мы пайшли ў мястэчка Свержань, адтоль у Стойбцы на станцыю. Мы развіталіся, як добрыя сябры, даўно-даўно падружыўшыся. Але нашы дарогі разышліся. Пачалася вайна 1914 года. Мы апынуліся ў розных канцах рускай зямлі, і толькі пасля вайны і рэвалюцыі мы сыйшліся ў Мінску і, пачынаючы з 1921 года, жылі неразлучна па 1941 год.

Купала быў майчастым госцем, таксама як і я быў гасцём у Купалы. Мы ішлі рука-ў-руку дарогамі нашага жыцця¹.

Першая сустрэча будучых народных паэтаў апісана таксама ў артыкуле У. Ф. Луцэвіч „Янка Купала ў Вільні“ („Беларусь“ № 6 за 1945 г.).

У Пецербургу выдана драматычная паэма Я. Купалы „Сон на кургане“ (Пецербург, 1912 г.).

Увесень Я. Купала скончыў агульнаадукацыйныя курсы Чарняева і вярнуўся ў Вільню.

Тут ён знаёміца з выдатным літоўскім паэтам Людасам Гіра.

¹ Я Колас. Янку Купалу. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 2. VII 1945 г.

- 1913 Янка Купала працуе ў рэдакцыі газеты „Наша ніва“. Рэдагуе зборнік вершаў М. Багдановіча „Вянок“ (Вільня) „...У часе прыбывання ў „Нашай ніве“ майм абавязкам было папраўляць, часам невыправімыя, прысланыя ў рэдакцыю вершы, а іх дасылалі вельмі многа. Не было чаго папраўляць толькі ў Я. Коласа, М. Багдановіча“¹.
- У лютым паэт едзе ў Пецербург, дзе таварыствам беларускіх студэнтаў упершыню ставіцца яго п'еса „Паўлінка“. Летам яна ставілася таксама ў Вільні і ў Радашковічах.
- Выходзіць трэцяя кніга вершаў Янкі Купалы „Шляхам жыцця“ (Пецербург) і камедыя „Паўлінка“ (Пецербург).
- Напісаны паэмы „Яна і я“, „Бандароўна“, „Магіла льва“, драма „Раскіданае гняздо“ і камедыя „Прымакі“.
- 1914 У жніўні Я. Купала пазнаёміўся з Валерыем Брусавым. (В. Брусаў прыезджаў у Вільню). В. Брусаў пераклаў на рускую мову некалькі вершаў Я. Купалы („У начным царстве“, „Песня“, „Адцвітанне“, „На купалле“ і інш.). Тры вершы ў перакладзе Валерыя Брусава былі пазней апубліканы ў кнізе: Я. Купала. „Избранные стихотворения“ (М., 1919).
- 1915 У пачатку года супраць Янкі Купалы як рэдактара газеты „Наша ніва“ ўзбуджаецца судовая справа за апублікаванне ў газеце артыкула „Думка“.
- „Камітэт мае гонар давесці, што на № 2 штотыднёвой газеты на беларускай мове пад называй „Наша ніва“ ад 16 студзеня г. г. Камітэтам наложен арышт за артыкул п. н., „Думка“, прычым супраць рэдактара вышэй-адзначанай газеты ўзнімаецца судовае пра-следванне па З ст. 1034 улаж. аб пакараннях“. (З пісьма Часовага камітэта па справах друку

¹ Я. Купала. З аўтабіографічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 128.

ў Вільні ў Галоўнае ўпраўленне па справах друку ад 15.І 1915 г.)¹.

У жніўні 1915 г. Янка Купала эвакуіраваўся з Вільні.

1916 У пачатку года быў прызван у армію і за-лічан у дарожна-будаўнічы атрад. Служыў некалькі месяцаў у Мінску, пасля ў Полацку.

1917—1918 Янка Купала пераязджае з дарожна-будаўнічым атрадам у Смаленск. Вялікую Каstryчніцкую рэвалюцыю сустрэў на пасадзе старшага дарожнага рабочага.

У 1918 годзе напісаны вершы, у якіх паэт заклікаў народныя масы Беларусі даць рашучы адпор нямецкім акупантам.

1919 21 студзеня Я. Купала пераязджае ў Мінск і з таго часу стала жыве ў Мінску. Працуе ў Народным камісарыяце асветы БССР.

Выдана драма „Раскіданае гняздо“ (Вільня, 1919 г.).

У Маскве выходзіць першы зборнік выбраных вершаў у перакладзе на рускую мову („Избранные стихи“, М., 1919 г.).

1919—1920 У перыяд грамадзянскай вайны і іншаземнай інтэрвенцыі Янка Купала напісаў некалькі вершаў, у якіх выказвае нянявісьць да акупантаў, пасягнуўшых на нашу Радзіму.

Робіць празаічны пераклад на беларускую мову „Слова аб палку Ігаравым“ (1919).

1920 Пасля выгнання польскіх акупантаў (11 ліпеня) і канчатковай перамогі Савецкай улады на Беларусі, Янка Купала атрымлівае магчымасць усе свае сілы аддаваць творчай грамадска-карыснай працы.

„Сапраўдная мая творчая дзейнасць пачалася толькі пасля Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі.

Ленінска-сталинская нацыянальная палітыка дала майму народу побач з іншымі народамі

¹ Фотакопія пісма захоўваенца ў Музей Янкі Купалы пры Акадэміі навук БССР.

нашай Радзімы дзяржаўнасць. У Совецкай Беларусі росквіт культуры такі магутны, пра які я і не мог сніць у дарэволюцыйныя часы. Мае кнігі разыходзяцца ў дзесятках і сотнях тысяч экземпляраў, песні мае спявоўца ва ўсіх кутках вялікага Совецкага Саюза.

Толькі Совецкай уладзе і роднай Комуністычнай партыі я абавязан росквітам маёй паэзіі¹.

16 верасня 1920 г. Першым беларускім дзяржаўным тэатрам была пастаўлена камедыя „Паўлінка“.

- 1921 Янка Купала перакладае на беларускую мову міжнародны пролетарскі гімн „Інтэрнацыонал“² і робіць вершаваны пераклад „Слова аб палку Ігаравым“.
- 1922 Выходзіць зборнік вершаў Янкі Купалы „Спадчына“ (Мінск). Сюды ўвайшлі дарэволюцыйныя вершы, якія друкаваліся ў папярэдніх зборніках, вершы аб імперыялістичнай вайне і частка вершаў, напісаных у час грамадзянскай вайны.
- 1923 Янка Купала ездзіў на магілу Тараса Шэўчэнкі ў Канеў. Перагледзеў свае зборнікі вершаў „Жалейка“ і „Гусляр“ для перавыдання; пераклаў тэкст оперы Манюшкі „Галька“³ на беларускую мову.
- 1924 З групай пісьменнікаў Янка Купала едзе ў творчую камандыроўку ў Віцебск, Магілёў, Барысаў і Оршу.
- 1925 Выходзіць зборнік вершаў „Безназоўнае“ (Мінск). Пачалося выданне „Збора твораў“

¹ Я. Купала. Аўтабіографія. 1938 г. У кн. Янка Купала. (Зб. Матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці ...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 23; на рус. мове ў кн. Я. Купала. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 19.

² Я. Купала. Збор твораў, т. 6. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1932, с. 275—277.

³ Я. Купала. Збор твораў, т. 4. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928, с. 183—226; Я. Купала. Драматичныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 207—246.

Янкі Купалы, выдан першы том (т. I, „Жа-
лейка“, „Гусляр“).

У маі месяцы грамадскасцю БССР адзна-
чаўся 20-гадовы юбілей літаратурнай дзей-
насці Янкі Купалы. Да 20-годдзя творчай
дзейнасці паэта (15 мая) урад БССР прысвоіў
Янку Купалу званне народнага паэта БССР і
вызначыў яму сталую пенсію адказнага пра-
цаўніка.

На ўрачыстым паседжанні, прысвеченым
20-годдзю сваёй літаратурнай дзейнасці, Янка
Купала расчулена гаварыў:

„Не я адзін складаў свае песні, не я іх
выдумаў, я толькі падслухаў думкі сардэчныя
беларускага селяніна і работніка, ды гэтыя
думкі на паперу перавёў.

Такім чынам атрымалася як-бы калектыву-
нае святкаванне беларускай песні¹.

1926 Выходзіць зборнік „Апавяданні вершам“,
(кнігі 1 і 2) і другі том „Збора твораў“
(„Шляхам жыцця“).

У вершы „За ўсё“, напісаным у 1926 г.,
паэт кажа:

За ўсё, што сёння маю,
Што даў мне мой народ:
За кут у родным kraю,
За хлеб-соль без клапот,—
Я адплаціў народу,
Чым моц мая магла:
Зваў з путаў на свабоду,
Зваў з цемры да святла!²

Выходзіць трэці том „Збора твораў“ („Ра-
кіданае гняздо“, „Тутэйшыя“, „Паўлінка“³
„Прымакі“) і паэма „Магіла льва“.

1927 У жніўні—верасні Янка Купала ездзіў у
Чэхаславакію ў горад Карлсбад лячыцца. У
чэхаславацкім друку ў гэты час змяшчаліся

¹ Газ. „Совецкая Беларусь“ № 140 за 1925 г.

² У кн. Я. Купала. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд.
БССР, 1952, с. 416.

пераклады вершаў Янкі Купалы на чэшскую мову.

1928 Янка Купала выбіраецца правадзейным членам Акадэміі навук БССР.

З мэтаю азнямлення з соцыялістычным будаўніцтвам у асобных кутках Беларусі на- ведвае Горкі, Бабруйск і Гомельскую вобласць.

Выходзяць чацверты і пяты тамы „Збора твораў“ (т. 4, „Сон на кургане“, „Адвечная песня“, „На папасе“, „Песня аб паходзе Ігара“, „Галька“; т. 5, „Спадчына“). Другім выданнем выпушчаны першы том і зборнік вершаў „Безназоўнае“.

1929 Янка Купала выбіраецца правадзейным членам Акадэміі навук УССР.

У лютым разам з групай пісьменнікаў ён наведаў Ленінград.

Знайшлася частка рукапісаў Я. Купалы дарэволюцыйнага часу, якія не маглі быць надрукаваны пры царскай цэнзуры і аб якіх аўтар думаў, што яны загінулі. Знайшліся рукапісы сярод архіву і кніг у былога бібліятэкара Пецербургскага ўніверсітэта прафесара Б. Эпімах-Шапілы. Сярод знайдзеных матэрыялаў ёсць верш „Перад вісельняй“ (1908 г.), які аўтар, працуячы ў „Нашай ніве“, друкаў на нашаніўскім шапіографе без ведама кіраўніка газеты і распаўсюджваў сярод знаёмых. Знайдзеныя вершы былі ўпершыню апублікаваны ў часоп. „Полымя“ № 2 і 3 за 1929 г. і № 5—6 за 1930 г.

У лістападзе напісан вядомы верш „Зыходзіш, вёска, з яснай явы“, у якім паэт вітае нараджэнне калгаснай вёскі.

1930 У маі адзначаўся 25-гадовы юбілей літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы. У адзнаку 25-гадовага юбілея паэта Народны камісарыят асветы БССР устанавіў 2 стыпендыі імя Янкі Купалы—адну на літаратурным аддзяленні педфака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, другую ў Беларускім педагогічным тэхнікуме (Мінск). Дзяржаўнае выдавецтва

РСФСР вылучыла 2 стыпенды імя Янкі Купалы ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. Беларускае дзяржаўнае выдавецтва—адну стыпендыю на літаратурным аддзяленні педфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

У чэрвені ў зале Комакадэміі (Масква) адбыўся вечар, прысвечаны 25-гадоваму юбілею літаратурнай дзеянасці Янкі Купалы. З уступным словам выступіў А. В. Луначарскі.

Выходзяць зборнікі вершаў „Адцвітанне“ і „Песня-байка“ (у серыі „Мастацкае слова—масам“) і кніга паэм „За што“ (таксама ў сэрыі „Мастацкае слова—масам“). У апошнюю ўвайшлі паэмы „Курган“, „Бандароўна“, „За што“, „За чужую ёлку“, „Сват“. Выходзіць другое выданне 2 тома „Збора твораў“.

У Москве выдаецца кніга перакладаў вершаў Янкі Купалы на рускую мову „Сборник стихов“ (М.-Л., ГИЗ).

1931 Янка Купала піша свае выдатныя вершы аб соцыялістичным пераўтварэнні горада і вёскі: „Песня будаўніцтву“, „Дзе крыўда адвечная спела“ і інш., а таксама гнеўны пратэст супраць здзекаў над народам у панская Польшча—„А ў Вісле плавае тапелец“.

1932 Грамадскасасць БССР урачыста адзначае 50 год з дня нараджэння Янкі Купалы.

У сувязі з гэтым Янка Купала пісаў у лісце ў рэдакцыю „Совецкая Беларусь“:

„... Я заяўляю, што адзіны шлях да канчатковага вызвалення працоўных мас—ёсьць шлях комунізма.

З гэтага шляху я асабіста ніколі не сыйду і заклікаю ўсіх змагароў за лепшую светлу ю будучыню ісці па ім цвёрда да канчатковай перамогі.

Усе свае сілы і здольнасці я аддаю і аддам на вялікую справу пабудовы соцыялізма і вызвалення працоўных мас усяго свету“¹.

Выходзіць 6 том і другое выданне 3 тома „Збора твораў“.

¹ Газ. „Совецкая Беларусь“ № 201 за 1932 г.

У каstryчніку паэт едзе на свята адкрыцца Днепрагэсу. У гэтым-жа годзе наведвае Віцебск, Полацк і Копыль, дзе выступае са сваімі творамі перад партыйным актывам і пагранічнікамі.

Увесень 1932 г. паэт публікуе сваё пісьмо да Аляксея Максімавіча Горкага¹.

У вершы, напісаным да каstryчніцкага свята ў 1932 г., Янка Купала пісаў:

Паўстаў пракляццем катаваны,
Паўстаў, хто з голаду век пух,
Апалі рабскія кайданы,
Апаў нявольніцтва ланцуг.

Пролетарыят усіх краінаў
Пад сцягам Леніна удумна
Шляхі, я веру працярэбе
І да сусветнае Комуны.

(„Вялікаму Каstryчніку“)

1933 Янка Купала едзе ў творчую камандыроўку ў соўгас імя 10-годдзя БССР (Палессе), слай-ныя справы якога апісвае ў паэмі „Над ракой Арэсай“—напісана і выдана ў арыгінале і ў перакладзе на рускую мову (пераклад Сяргея Гарадзецкага).

У ліпені наведвае Ленінград. 10 ліпеня сустракаецца з пісьменнікамі Ленінграда. У жніўні з дэлегацыяй ад БССР быў на афіцыяльным адкрыцці Беламорска-Балтыйскага канала. Свае ўражанні аб пабудове канала апісаў у артыкуле „Цуда, створанае большэвікамі“².

1934 24 красавіка Янка Купала ўдзельнічае ў з'ездзе пісьменнікаў Заходній вобласці ў Смаленску і знаёміцца з М. Ісакоўскім.

25 мая ў Маскоўскім клубе пісьменнікаў адбыўся вечар, прысвечаны творчасці Янкі Купалы.

¹ Газ. „Совецкая Беларусь“ № 213 за 1932 г.

² Газ. „Літаратура і мастацтва“ № 25 за 1933 г.

У ліпені паэт едзе ў творчую камандыроўку ў горад Барысаў і калгасы Барысаўскага і Аршанскага раёна.

Напісана паэма „Горад Барысаў“, другім выданнем выдана паэма „Над ракой Арэсай“.

У жніўні паэт прымеае актыўны ўдзел у Першым Усесаюзным з'ездзе пісьменнікаў СССР, з'яўляеца членам прэзідыума з'езда; суптракаеца з Максімам Горкім, А. Талстым, А. Фадзееўым і Сулейманам Стальскім¹.

У вершы „Трэба нам песень“, прысвечаным Першаму з'езду Саюза совецкіх пісьменнікаў, Янка Купала пісаў аб задачах совецкага паэта:

Трэба нам песень не гэткіх што некалі
Здавен няволя спявала нам царская,
Калі мы пад ёрмамі гора век пекалі,
Слухалі свісты нагайкі жандарскае,—
А песень ясных, як сонца, як воля
Усёй неабсяжнай краіны Советаў,
Песень, што птушкай ляталі-б над полем
І щасце тварылі-б ад летаў да летаў.

(„Трэба нам песень“)

У снежні 1934 г. піша верш „На смерць таварыша Кірава“.

1935 22 студзеня на XI Усебеларускім з'ездзе Советаў Я. Купала быў выбран у члены Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Беларускай СССР і дэлегатам ад Беларускай ССР на VII Усесаюзны з'езд Советаў з рашающим голасам. У прамове на з'ездзе Янка Купала гаварыў аб вялікіх задачах, якія стаяць перад совецкімі пісьменнікамі:

„Мы разам з усёй краінай будуем соцыялізм. Нас натхняе на новыя радасныя песні нязмерная веліч таго, што будзе геній чалавека, вызваленага з капіталістычнай няволі

¹ Артыкулы паэта, прысвечаныя Першаму Усесаюзному з'езду пісьменнікаў СССР, „Створым літаратуру, лепшую ў свеце“ (Газ. „Звязда“ № 201 за 1934 г.) і „Могучая сила“ (Газ. „Правда“ № 226 за 1934 г.) змешчаны ў кн. Я. Купала. Выбранныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 901—905.

рабочым класам... Ад усяго сэрца, поўнага вялікай творчай радасцю маёй Радзімы—Вялікага Савецкага Саюза і не адлучнай часткі яго Савецкай Беларусі—дазвольце мне, шчасліваму народнаму паэту, прынесці сваё гарачае прывітанне гаспадару зямлі беларускай—XI з'езду Советаў, Комуністычнай партыі¹.

З 29 студзеня па 6 лютага Купала ўдзельнічае ў рабоце VII Усесаюзнага з'езда Советаў. Свае ўражанні аб з'ездзе выказаў у артыкуле „Создадим песни о прекрасной Родине“².

24 сакавіка прымае ўдзел у дэлегацыі Беларускай Акадэміі навук і Саюза пісьменнікаў БССР на адкрыцці помніка Тарасу Шэўчэнку ў Харкаве³.

11 ліпеня ўзнагароджаны ганаравай граматай БССР у сувязі з 15 гадавінай вызвалення БССР ад белапольскай акупацыі і ўручэння БССР ордэна Леніна.

У Каstryчніку Янка Купала з дэлегацыяй беларускіх пісьменнікаў быў у Чэхаславакіі выступаў у Пражскім універсітэце са сваімі вершамі. У чэшскім перыядычным друку ў той час былі змешчаны пераклады твораў Янкі Купалы.

11 снежня адзначаўся 30-гадовы юбілей літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы. (Святкаванне юбілея з мая было перанесена на снежань)⁴.

11 снежня Совет Народных Камісараў у сувязі з 30-гадовым юбілеем Янкі Купалы пастановіў прыняць на ўтриманне за кошт урада БССР дом Я. Купалы; прыняць выдаткі за кошт урада БССР па пабудове дачы для Я. Купалы на месцы па яго выбару.

¹ Прамова апублікавана ў газ. „Звязда“ № 20, газ. „Рабочий“ № 16 і „Літаратура і мастацтва“ № 5 за 1935 г.; змешчана ў кн. Я. Купала. Выбранныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 906—907.

² „Литературная газета“ № 7 за 1935 г.

³ Прамова Я. Купалы на адкрыцці помніка змешчана ў газ. „Літаратура і мастацтва“ № 18 за 1935 г.

⁴ Прамова паэта на ўрачыстым юбілейным сходзе „Жыццё наша такое вясёлае, што песні самі на вусны просяцца“ змешчана ў газ. „Звязда“ № 283 за 1935 г. і ў часоп. „Полымя“ № 12 за 1935 г.

У Маскве ў перакладзе на рускую мову выдаецца кніга „Избранные стихи и поэмы“ Я. Купалы.

У Мінску ў школънай серыі выходзіць зборнік вершаў „Выбраныя творы“; у перакладзе на польскую і літоўскую мовы асобнымі выданнямі выдаецца паэма „Над ракой Арэсай“.

1936 Напісаны верш Янкі Купалы „Табе, правадыр“.

Выходзіць зборнік вершаў паэта „Песня будаўніцтву“ (Мінск); „Выбраныя творы“, т. 2, выданы да 30-годдзя літаратурнай дзейнасці; 3-е выданне паэмы „Над ракой Арэсай“ (у „Школьнай серыі“); сцэнічны жарт „Прымакі“.

У перакладзе на рускую мову выходзіць зборнік вершаў „Под новым солнцем“ (Масква). У перакладзе на украінскую мову паэма „Над ракой Арэсай“ (Кіеў).

На Усесаюзным конкурсе на лепшую песню, абвешчаным газетай „Правда“, атрымаў другую прэмію за песню „Выпраўляла маці сына“.

ЦВК і СНК БССР за выдатную работу па пераказу ў высокамастацкай форме пісьма беларускага народа таварышу Сталіну ўзнагародзілі граматамі ЦВК і СНК БССР групу паэтаў, сярод іх—Янку Купалу.

1937 Напісаны верш „Аб Сталіне сейбіту“.

Янка Купала перакладае на беларускую мову „Медны коннік“ А. Пушкіна.

Выходзіць зборнік вершаў паэта „Беларусі ордэнаноснай“ (Мінск); „Выбраныя творы“, т. 3; 4-е выданне паэмы „Над ракой Арэсай“, 2-е выданне камедыі „Паўлінка“ і зборнік вершаў для дзяцей „Хлопчык і лётчык“.

У перакладзе М. Ісаакоўскага на рускую мову выходзіць зборнік „Избранные стихи“ (Смаленск). На Украіне выданы „Выбраныя творы“ (Кіеў—Харкаў) у перакладзе на украінскую мову.

У гэтым-жа годзе Янка Купала з'яўляўся членам Усебеларускага ўрадавага Пушкінскага камітэта; удзельнічаў у святкаванні пятнаццацігоддзя Грузінскай ССР.

1938 У гэтым годзе Янка Купала напісаў вершы „А мы сабе сеем і сеем“, „Кандыдатам народа“, „На выбары вышлі“ і інш.

У студзені на курорце ў Цхалтуба Янка Купала сустракаецца з Новікам-Прыбоем.

У гэтым-жа годзе ён наведаў Аршанскі ільнакамбінат і Магілёўскую фабрыку штучнага шоўку, летам разам з Якубам Коласам ездзіў на Украіну.

24—29 снежня Янка Купала ўдзельнічаў у пленуме Саюза совецкіх пісьменнікаў ССР, які адбыўся ў Тблісі і быў прысвечан святкаванию 750-годдзя з дня паяўлення паэмы Шота Руставелі „Віczay u tygravai shkury“.

26 снежня разам з усімі ўдзельнікамі пленума пабываў у гор. Горы—радзіме І. В. Сталіна.

Піша верш „Грузія“.

У Москве ў перакладзе на рускую мову выдающца „Избранные произведения“ і вершы для малодшага ўзросту „Маленький летчик“ (у серыі „Книжка-малышка“).

1939 За выдатныя заслугі ў развіцці совецкай літаратуры Прэзідым Вярхоўнага Совета ССР указам ад 31 студзеня 1939 г. узнагародзіў Янку Купалу ордэнам Леніна.

На атрыманне вышэйшай узнагароды Янка Купала адказаў натхнёным вершам „Сэрца і думка мне кажа“, напісаным у лютым месяцы ў Москве.

У маі паэт прымае ўдзел у юбілейным пленуме Саюза совецкіх пісьменнікаў ССР у Кіеве, прысвечаным 125-годдзю з дня нараджэння Тараса Шэўчэнкі¹.

Янка Купала піша вершы „Я Сталіну мудраму песню спяваю“, „Дзень добры, Москва“,

¹ Прамова Я. Купалы на пленуме надрукавана ў газ. „Літаратура і мастацтва“ за 11.V 1939 г.; змешчана таксама ў кн. Я. Купала. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 912—913.

серыю вершаў „На заходне-беларускія ма-
тывы“ і інш.; перакладае паэму Тараса Шэў-
чэнкі „Кацярына“ і яго вершы (гл. Т. Шэў-
чэнка, „Кабзар“, Мінск). Паэтам напісана паэма
аб жыцці і літаратурнай дзеянасці Тараса
Шэўчэнкі „Тарасова доля“ (22 лютага 1939 г.).

У верасні 1939 г. Янка Купала прымае ўдзел
у святкаванні ў Ерэване 1000-годдзя армянскага
народнага эпаса „Давід Сасунскі“, дзе высту-
пае з прамовай на ўрачыстым паседжанні¹.

1940 Выходзіць зборнік вершаў „Ад сэрца“, 5-е
выданне паэмы „Над ракой Арэсай“, „Паэмы“
(Мінск) і 2-е выданне 4 тома „Збора твораў“.
Выдаюцца ў перакладзе на рускую мову дра-
матычныя творы Янкі Купалы ў кнізе „Пьесы“
(Масква) і паэмы „Курган“, „Бандароўна“ і
„Магіла льва“ у кнізе „Курган“ (Мінск); у
перакладзе на азербайджанскую мову „Хлоп-
чык і лётчык“ пад назваю „Маленкі лётчык“
(Баку).

Янка Купала выбіраецца членам Камітэта
на Сталінскіх прэміях.

24 сакавіка выбран у Вярхоўны Совет БССР
ад заходніх абласцей рэспублікі (Лідскай вы-
барчай акругі).

У чэрвені прымае ўдзел у правядзенні дэ-
кады беларускага мастацтва ў Маскве.

1941 8 снежня адзначаўся 35-гадовы юбілей лі-
таратурнай дзеянасці Я. Купалы².

Пастановай Совета Народных Камісараў
Саюза ССР ад 15 сакавіка 1941 г. Янку Купалу
прысуджана Сталінская прэмія першай ступені
за кнігу вершаў „Ад сэрца“ (Мінск, 1940 г.)³.

У Маскве выдан у перакладзе на рускую
мову зборнік вершаў „От сердца“ і ў Ашха-
бадзе „Выбраныя вершы і паэмы“ на туркмен-
скай мове.

¹ „Літературная газета“ за 20.IX 1939 г.

² Прамова Я. Купалы на юбілейным урачыстым паседжанні
змешчана ў часоп. „Полымя“ № 1 за 1941 г.

³ Газ. „Правда“ № 74 за 16. III 1939 г.

14—15 чэрвяня Янка Купала ўдзельнічаў разам з А. Фадзеевым, А. Карнейчуком, П. Броўкам і М. Лыньковым у Першым з'ездзе совецкіх пісьменнікаў Латвіі.

Па дарозе з Рыгі дадому па запрашенню літоўскіх пісьменнікаў спыніўся ў Каунасе, дзе яго застала вайна.

23 чэрвяня прыехаў у Мінск. 24 чэрвяня выехаў на сваю дачу ў Ляўкі, з Ляўкоў на машине ў Москву, куды прыбыў 3 ліпеня.

11 ліпеня ў газеце „Ізвестия“ апублікаван артыкул Я. Купалы „Поднялась Беларусь“.

17 ліпеня апублікаван у газеце „Ізвестия“ артыкул Янкі Купалы „Не будет белорус рабом немецких баронов“. 18 ліпеня ў газеце „Правда“ быў змешчан артыкул Янкі Купалы „Германский фашизм—злейший враг белорусского народа“. 22 жніўня ў газеце „Красная звезда“ надрукаван артыкул павета аб партызанскім руху ў Беларусі—„Народная война“. 10 кастрычніка ў газеце „Красный флот“—артыкул „Партизанский удар“.

У гэтым-жа годзе выходіць брашура паэта „Народ-мститель“ (выд. газ. „Совецкая Беларусь“, 1941 г.) і зборнік вершаў „Стихи о Родине“ (М., ОГИЗ, 1941 г.).

У верасні напісан верш „Беларускім партизанам“, апублікаваны ў газеце „Красная звезда“ за 28 верасня 1941 г.

Янка Купала выбіраецца ў члены Прэзідыума Усеславянскага камітэта. 11 жніўня ён выступае ля мікрофона Усеславянскага антыфашистыцкага мітынга ў Москве¹.

З лістапада Янка Купала жыве ў рабочым пасёлку Печышча, недалёка ад Казані.

25 лістапада выступае з прамовай на мітынгу беларускай інтэлігенцыі ў Казані.

¹ Прамова апублікавана ў газ. „Правда“ і „Ізвестия“ за 12.VIII 1941 г.; змешчана таксама ў кн. Я. Купала. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952; на рускай мове ў кн. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943.

1942 Выдаецца кніжка выбраных вершаў для дзяцей старшага ўзросту ў перакладзе на рускую мову „Избранные стихи“ (Масква).

18 студзеня Я. Купала выступае ў Казані на радыёмітынгу прадстаўнікоў беларускага народа¹.

12 сакавіка на сесіі Акадэміі навук БССР, у Казані, Янка Купала робіць даклад „Айчынная вайна і беларуская інтэлігенцыя“².

13 чэрвеня выязджае з Печышч у Маскву, куды прыязджае 18 чэрвеня.

28 чэрвеня ў Маскве Іван Дамінікавіч Луцэвіч (Янка Купала) памёр.

Совет Народных Камісараў СССР прыняў пастанову „Аб паахаванні народнага паэта БССР Янкі Купалы і ўстанаўленні яго сям'і персанальнай пенсіі“.

4 жніўня 1945 г. Совет Народных Камісараў БССР і Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі Беларусі прыняў пастанову „Аб увекавечанні памяці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы“³.

¹ Прамова Я. Купалы „Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату!“ друкавалася ў газ. „Совецкая Беларусь“ № 10 за 1942 г.; у кн. Я. Купала. Выбранныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 930—931; Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 464—465.

² Даклад Я. Купалы „Айчынная вайна і беларуская інтэлігенцыя“ змешчан у кнізе: „Материалы мартоўскай сессии Академии наук БССР“, (12—13 марта 1942 года) г. Казань. М., Молодая гвардия, 1942, с. 23—34.

³ Янка Купала (36. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 308—309.

ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

АСОБНЫЯ ВЫДАННІ

I. ВЕРШЫ

1. **Жалейка.** Зборнік вершаў. Пецербург, „Загляне сонда і ў наша аконца“, 1908. 152, IX с., 50 к.

Першы зборнік лірычных вершаў паэта (1905—1907 гг.).

У сваіх вершах паэт праўдзіва паказвае цяжкую працу беззя-
мельных сялян да рэвалюцыі, іх бяспраўнае становішча і заклікае
народныя масы да рэвалюцыйнай барацьбы. Глыбокая вера ў сілы
працоўнага народа гучыць у вершах паэта:

...Грамада вялікі гмах:
Адзін ляжа, сто ідзе,
А хто-ж роўны грамадзе?
(„Касцу“)

У зборніку „Жалейка“ змешчан выдатны верш Я. Купалы „А хто там ідзе?“.

У канцы кнігі—пераклады Янкі Купалы твораў вялікіх
рускіх пісьменнікаў Лермонтава, Крылова і Некрасава, украін-
скага паэта Т. Шаўчэнкі, а таксама некаторых польскіх
паэтаў (М. Канапніцкай і інш.). У зборнік увайшла паэма Я. Ку-
палы „Адплата кахання“.

Зборнік быў канфіскован царскай цэнзурай¹.

Вершы зборніка „Жалейка“ разам з неапублікованымі да рэво-
люцыі па цэнзурных умовах рэвалюцыйнымі вершамі таго-ж пе-
рияду (1904—1907 гг.) увайшли ў першы том „Збору твораў“ (1951 г.)
выдання Акадэміі навук БССР, а таксама ў шматлікіх
выданні выбранных твораў паэта.

Поўнасцю з дапаўненніямі аўтара супраць 1-га выдання збор-
ніка „Жалейка“ быў змешчан ў першым томе 1-га выдання „Збора
твораў“, (1925 г.) і 2-га выдання „Збора твораў“ (1928 г.) Янкі
Купалы.

¹ „Дело 1-го отделения канцелярии главного управления по делам печати о брошюре на белорусском наречии „Жалейка“ Янки Купалы“ захоўваецца ў Цэнтральным Дзяржаўным Архіве ў Ленінградзе. Фотакопія справы захоўваецца ў музей Янкі Купалы (Мінск).

2. Гусляр. Зборнік твораў. (Надрукаваны лацінскім шрыфтом.) Пецербург, выд. Грэневіча, 1910. 79 с. 2.500 экз. 50 к.

У зборнік увайшлі вершы аб жыцці беларускага народа пад прыгнётам цара, пімешчыкаў і капиталістаў, напісаныя паэтам у часы сталыпінскай рэакцыі (1908—1910 гг.). У сваіх вершах паэт не траціць веры ў сілы народа і чакае новага рэвалюцыйнага ўздыму.

Лепшыя вершы зборніка — „Беззямельная“, „Ці ты ўзойдзеш калі, сонца“, „З песняй аб мужыцкай долі“ і інш. змешчаны ў шматлікіх выбранных творах паэта. Поўнасцю зборнік быў змешчан у 1 томе першага (1925 г.) і другога выдання „Збора твораў“ (1928 г.) Янкі Купалы.

У новым выданні „Збора твораў“ (выданне Акадэміі навук БССР, 1952) вершы са зборніка „Гусляр“ змяшчаюцца ў 2 томе.

3. Шляхам жыцця. Зборнік вершаў. Пецербург. „Загляненіе сонца і ў наша аконца“, 1913. 264 с. 3.000 экз. 1 р. 25 к.

Вершы трэцяга зборніка паэта „Шляхам жыцця“ напісаны ў перыяд новага рэвалюцыйнага ўздыму пасля сталыпінскай рэакцыі (1912 г.).

Большасць вершаў раскрывае перад чытачом суроўую рэчаіснасць капиталістичнай вёскі і адкрыта і ўпэўнена заклікае да барацьбы з царызмам:

Хай бацькі стагналі ўчора,
Ішлі на той свет без пары,
Сёння ў нашай моцы гора,
Мы жыцця гаспадары!

Думка ў думку, дружна, смела
Усе наперад, грамадой!
Кожны ведай сваё дзела,
Знай за праўду крэпка стой!

(„Гэй, наперад!“)

У канцы змешчаны пераклады з польскай мовы вершаў Адама Міцкевіча, В. Сыракомлі і М. Канапніцкай.

Вершы зборніка змешчаны ў „Выбранных творах“ (1947—1952 гг.).
Поўнасцю зборнік „Шляхам жыцця“ быў змешчан ў „Зборы (твораў“, т. 2 (1926 г.).

4. Спадчына. Зборнік вершаў. Мінск, 1922. 221 с.

У зборнік увайшлі некаторыя дарэвалюцыйныя вершы, неапублікованыя ў свой час, вершы, напісаныя ў час імперыялістичнай вайны, а таксама ў час нямецкай акупациі Беларусі (1918 г.), калі паэт жыў у Смаленску.

У цыкле вершаў „Песні вайны“ паэт асуджае імперыялістичную вайну, вайну, у якой народныя масы прымушаны былі ваяваць за інтарэсы эксплуататарскіх класаў.

У кнізе змешчаны таксама наступныя паэмы Я. Купалы: „Яна і я“ (1913 г.), „Магіла льва“ (1913 г.), „Бандароўна“ (1919 г.) і „Зімой“ (1905 г.).

Лепшыя вершы са зборніка „Спадчына“ ўвайшлі ў пазнейшыя выданні выбранных твораў паэта; паэмы „Магіла льва“, „Бандароўна“, „Яна і я“ і „Зімою“ змешчаны ў кнізе „Паэмы“ (Мінск, 1949 г.)

5. Безназоўнае. Зборнік вершаў. Мінск, Дзяржвыд. Бел. 1925. 104 с., 3.000 экз.

Другім выданнем кніга выдана ў 1928 г.

У зборніку змешчаны вершы Я. Купалы аднаўленчага перыяду і паэма „Безназоўнае“ (1924 г.), у якіх паэт адмаўляе змрочнае мінулае і сцвярджае новае совецкае жыццё:

А мы самі, сабе самі
 Ўжо гаспадары,
Малатамі і сярпамі
 Звонім да зары.
 („Безназоўнае“)

Палымяны верш „Арлянятам“, прысвечаны цудоўнай совецкай моладзі, змешчан ва ўсіх пазнейшых выданнях выбранных твораў Янкі Купалы.

6. Песня будаўніцтву. Вершы. Мінск, Дзяржвыд. Бел. 1936. 159 с. 6.185 экз. 5 р. 75 к.

Зборнік вершаў (1929—1935 гг.), прысвячаных соцыялістычнаму будаўніцтву і герайчнай працы совецкіх людзей у гады першай і пачатку другой пяцігодак.

Натхнёныя вершы паэта ітага зборніка аб соцыялістычным пераўтварэнні вёскі, як „Сыходзіш, вёска, з яснай явы“ (1929 г.), „Лён“ (1935 г.), „Я калгасніца“ (1934 г.), „Вечэрніка“ (1935 г.), і аб Чырвонай Армії („Выпраўляла маці сына“ і інш.), аб совецкіх дзецах („Хлопчык і лётчык“)—сталі любімымі песнямі беларускага народа.

У вершы „А ў Вісле плавае тапелец“ (1931 г.) аўтар паказаў бяспраўнае жыццё беларускага народа пад уладай белапанскай Польшчы.

Два вершы зборніка напісаны да 1929 г.: „Дзве сястры“ (1924 г.)—аб бяспраўным жыцці работніцы і сялянкі да рэвалюцыі і аб іх вызваленні Каstryчніцкай рэвалюцый з-пад прыгнёту, і верш аб совецкай моладзі „Арлянятам“ (1923 г., са зборніка „безназоўнае“).

У канцы змешчаны дзве паэмы: „Барысаў“ (1934 г.)—аб індустрыялізацыі горада Барысава і „Над ракой Арэсай“ (1933 г.)—пра соцыялістычнае будаўніцтва ў беларускай вёсцы.

Вершы са зборніка „Песня будаўніцтву“ змешчаны ва ўсіх пазнейшых выданнях выбранных твораў паэта.

7. Беларусі ордэнаноснай. Зборнік вершаў. Мінск, Дзяржвыд. Бел. 1937. 207 с. 10.000 экз. 6 р. 50 к.

У зборнік увайшлі вершы Янкі Купалы 1935—1937 гг. і некаторыя вершы з папярэдніх зборнікаў „Безназоўнае“ і „Песня будаўніцтву“, а таксама паэмы „Барысаў“ і „Над ракой Арэсай“.

Кніга адкрываеца вершам „Табе, правадыр...“

У сваіх вершах паэт сіавіць нашу соцыялістычную Радзіму, творчую працу совецкіх людзей ля варштата і ў полі.

Вершы са зборніка „Беларусі орлэнаноснай“ увайшлі ва ўсе пазнейшыя выданні выбранных твораў Я. Купалы.

8. Ад сэрца. Вершы. Мінск, Дзяржвыд. пры СНК БССР, 1940. 105 с. 5.000 экз. б р.

У зборнік увайшлі вершы 1937—1939 гг. і паэма „Тарасова доля“, прысвечаная жыццю Тараса Шэўчэнкі.

У вершах зборніка ярка адлюстравана шматграннае жыццё беларускага совецкага народа, думы і міры совецкага чалавека.

Паэт прысвячае свае вершы заваёвам Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі, творчай працы беларускага народа, моцнай дружбе народаў СССР, Канстытуцыі СССР, выбарам у Вярхоўны Совет, гістарычнаму XVIII з'езду партыі, слаўнай Чырвонай Арміі і совецкай моладзі, герайчным лётчыкам, совецкім пісьменнікам і паэтам: М. Горкаму, Сулейману Стальскаму і Джамбулу.

Цыкл вершаў паэта, прысвечаны Заходній Беларусі, напісан у першыя дні ўз'яднання беларускага народа ў адзінай Совецкай дзяржаве.

Вершы зборніка ўвайшлі ва ўсе пазнейшыя выданні яго выбранных твораў.

9. Беларускім партызанам. Выд. газ. „Совецкая Беларусь“, 1942. 23 с.

Зборнік выдан адразу пасля смерці Я. Купалы. У ім змешчаны вершы паэта, напісаныя ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны, і артыкул „Паднялася Беларусь“.

Палымяныя вершы-заклікі да народа, змешчаныя ў зборніку, паэт прысвячае справе абароны Радзімы.

Патрыятычныя вершы зборніка „Беларускім партызанам“, „Паўстаў народ“, „Хлопчык і лётчык на вайне“, „Грабежнік“, „Зноў будзем шчасце мець і волю!“, прысвечаныя мужнаму совецкаму народу, заклікалі народ да зброі:

Партызаны, партызаны,
Беларускія сыны!
За няволю, за кайданы
Рэжце гітлерцаў паганых,
Каб не ускрэслі век яны.
(„Беларускім партызанам“)

Вершы паэта гучыць цвёрдай упэўненасцю ў перамозе совецкага народа:

Ачысцім нашы лес і поле
Ад Гітлерз, ад яго bandaў,
Зноў будзем шчасце мець і волю
У сваіх адноўленых прысадах.
Загоім раны, адбудуем
Свае сялібы зруйнаваны,
Сваю краіну маладую
Святлом асвецім нечуваным.

Зірнуць зноў нашы ў высь палацы,
Святочна прыбяруца людзі,
Як красаваўся, красаваца
Чырвоны сцяг над намі будзе.

(„Зноў будзем шчасце мець і волю“)

Вершы са зборніка «Беларускім партызанам» змешчаны ў пазнейшых выданнях выбранных вершаў Я. Купалы — У «Выбраных творах», выданых у 1947 г., у серыі «Выбраныя творы беларускай совецкай літаратуры» (1917—1947 гг.), у «Вершах і паэмах», выданных у 1948 г. у серыі «XXX год БССР», «Выбраных творах» (1952) і інш. выданнях.

10. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1946. 407 с. 20 000 экз. 13 р.

У зборніку змешчаны выбраныя вершы і паэмы Я. Купалы. Вершы аб'яднаны ў 2 раздзэлы:

1) 1905—1918 гг. і 2) 1918—1942 гг.

У раздзел паем уваходзяць: «Нікому», «Курган», «Магіла льва», «Бандароўна», «Адвечная песня», «Барысаў», «Над ракой Арэсай», «Тарасова доля».

Уступны артыкул аб грамадскай і літаратурнай дзейнасці Я. Купалы напісаны Ц. Гарбуноў, М. Лышкоў і К. Крапіва.

11. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, 535 с. (Выбраныя творы беларускай совецкай літаратуры 1917—1947 гг.) 8000 экз. 16 р. 50 к.

У кнізе змешчаны найбольш вядомыя вершы і паэмы Я. Купалы, напісаныя на працягу ўсяго творчага шляху.

Вершы змешчаны па храналагічных раздзелах: 1905—1918 гг. (Выбраныя вершы са зборнікаў «Жалейка», «Гусляр», «Шляхам жыцця» і часткова са зборніка «Спадчына»); 1918—1942 гг. (Выбраныя вершы са зборнікаў «Спадчына», «Безназоўнае», «Песня будаўніцтву», «Беларусі ордэнаноснай», «Ад сэрца», «Беларускім партызанам»). Трэці раздзел складаюць паемы як дарэволюцыйныя, так і совецкага часу: «Нікому», «Зімою», «Курган», «Магіла льва», «Бандароўна», «Адвечная песня», «Яна і я», «Барысаў», «Над ракой Арэсай», «Тарасова доля».

Уступны артыкул знаёміць чытача з творчым шляхам Я. Купалы. У канцы ладзена бібліографія асобных выданняў твораў паэта.

12. Вершы і паэмы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948. 329 с. (XXX год БССР), 4000 экз. 10 р.

У зборніку змешчаны лепшыя вершы і паэмы Янкі Купалы, напісаныя ў совецкі час.

Кнігу адкрываюць выдатнейшыя вершы паэта аб радзіме і партыі.

Далей у храналагічным парадку змешчаны выбраныя вершы совецкага часу. (Са зборнікаў «Спадчына», «Безназоўнае», «Песня будаўніцтву», «Беларусі ордэнаноснай», «Ад сэрца», «Беларускім партызанам»).

Асобны раздзел складаюць паэмы «Барысаў», «Над ракой Арэсай» і «Тарасова доля».

У раздзеле «Пераклады» змешчаны вершаваны пераклад Я. Купалы на беларускую мову «Слова аб палку Ігараўым».

13. Збор твораў, т. I. Вершы. Рэд. Я. Колас, В. Барысенка і М. Лынкоў, Мінск. Выд-ва АН БССР, 1951. 491 с. 20 р.

У першы том Збора твораў Я. Купалы, падрыхтаваны Інстытутам літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР і выданы ў 1951 г., увайшлі раннія вершы паэта 1904—1907 гг.

Тут змешчаны вершы са зборніка «Жалейка» і вершы, напісаныя да рэвалюцыі і ўпершыню апублікованыя толькі пры Совецкай уладзе. Апошні раздзел кнігі складаюць заўлагі да вершаў і розныя варыянты асноўнага тэксту.

Вершы змешчаны ў храналагічным парадку. Артыкул аўтарства дзейнасці Я. Купалы напісаны В. В. Барысенкам.

У канцы знаходзіцца алфавітны даведнік вершаў, змешчаных у першым томе.

II. ПАЭМЫ

14. Адвечная песня. У XII прайвах. Пецербург, выд. А. Грыневіча, 1910. 32 с. 2500 экз. 20 к.

Паэма «Адвечная песня» (1909 г.) напісана ў перыяд сталыпінскай рэакцыі 1908—1912 гг.

Змест паэмы: Чалавек, разумны ўладар прыроды, нараджаецца для шчасця. Але яго шчасцю перашкаджае эксплуатацыя чалавека чалавекам, якая нарадзіла Бяду, Голад і Холад—вечных спадарожнікаў прыгнечанага чалавека. У вобразе беларускага селяніна-бедняка паказана вялікае гора бяспраўнага працоўнага народа пры капіталізме і яго светлыя мары аў сапраўднымі шчасці.

Паэма змешчана таксама ў кнігах: 4 том «Збора твораў» (1928 г.); «Выбраныя творы» (1947 г.); «Паэмы» (1949 г.) і «Выбраныя творы» (1952 г.).

15. Сон на кургане. У 4-х аброзох. Пецербург, «Загляне сонца і ў наша аконца», 1912. 100 с. 50 к.

Драматычная паэма, малюе часы сталыпінскай рэакцыі. У паэме аўтар паказвае, што народ нельга пакарыць, што, нягледзячы на цемру рэакцыі, ён рыхтуеца да баражбы, «агонь раскладвае ўсёды».

Паэма змешчана таксама ў 4 томе «Збора твораў» (1928 г.).

16. Магіла льва. Паэма. Мінск, выд. ЦБ Маладняка, 1927. 44 с. 3000 экз. 25 к.

Паэма напісана ў 1913 г. на матыў легенды аб разбойніку асілку Машэку, на магіле якога, па народнаму паданню, быў пабудован горад Магілёў.

Паэма змешчана таксама у кн. «Паэмы» (1949 г.).

17. Над ракой Арэсай. Паэма. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949. 44 с. з іл. 10 000 экз. 2 р. 50 к.

Паэма аб соцыйлістычным будаўніцтве ў беларускай вёсцы. Паэт паказаў, як творчая дружная праца свабодных людзей ператварыла глухі, дзікі, забалочаны куток Палесся ў квітнеючы край.

Упершыню паэма «Над ракой Арэсай» вышла ў 1933 г., пазней асобнымі выданнямі ў 1934, 1936, 1937, 1940 і 1949 гг., а таксама змешчана была ў зборніках вершаў «Песні будаўніцтву» (1936 г.), «Беларусі ордэнаноснай» (1937 г.), у кнігах «Паэмы» (1940 і 1949 гг.), «Выбраныя творы» (1947 г.), «Верши і паэмы» (1948 г.) і «Выбраныя творы» (1952 г.).

Паэма выходзіла асобнымі выданнямі ў перакладзе на русскую (1933 і 1952 гг.), украінскую (1936 г.), польскую (1935 г.) і літоўскую (1935 г.) мовы.

18. Паэмы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949. 190 с. 8 000 экз. 10 р.

Змест зборніка: «Нікому», «Зімою», «Адплатата кахання», «Адвечная песня», «Курган», «Магіла льва», «Бандароўна», «Яна і я», «На папасе», «Безназоўнае», «Над ракой Арэсай», «Барысаў», «Тарасова доля».

У зборнік увайшлі дарэволюцыйныя паэмы Янкі Купалы і паэмы совецкага часу.

У дарэволюцыйных паэмах Я. Купалы паказана жыццё сялян у часы прыгону («Нікому») і ў час капиталізацыі беларускай вёскі («Зімою», «За што», «Адвечная песня» і інш.). Светлым вобразам беднякоў паэт супрацьстаўляе памешчыкаў-эксплуататараў.

Паэмы «Курган», «Магіла льва» і «Бандароўна», напісаныя па матывах старажытных народных паданняў, малююць пратест прадстаўнікоў простага народа супраць эксплуатаціі і прыгнёту.

Паэмы совецкага часу прысвечаны Вялікай Каstryчніцкай соцыйлістычнай рэвалюцыі («Безназоўнае»), індустрыялізацыі нашай краіны («Барысаў»), соцыйлістычнаму пераўтварэнню беларускай вёскі («Над ракой Арэсай»).

Паэма «Тарасова доля» напісана да 125-годдзя з дня нараджэння Тараса Шэўчэнкі. Яна прысвечана жыццю і дзеяніасці вялікага украінскага паэта-змагара.

Акрамя пералічаных асобных выданняў паэм і зборнікаў, некаторыя паэмы змяшчаліся ў наступных выданнях Янкі Купалы: „Жалейка“ (1908 г.—змешчана

паэма „Адплата кахання“); „Шляхам жыцця“ (1913 г.—змешчана паэма „Курган“); „Спадчына“ (1922 г.—змешчаны паэмы: „Яна і я“, „Магіла льва“, „Бандароўна“ і „Зімою“); „Апавяданні вершам“, ч. 1 і 2 (1926 г.—змешчаны паэмы: „Бандароўна“, „Курган“, „Адплата кахання“, „У піліпаўку“, „За што“, „За чужую ёлку“). „Песні будаўніцтву“ (1936 г.—змешчаны паэмы: „Барысаў“ і „Над ракой Арэсай“); „Беларусі ордэнаноснай“ (1937 г.—змешчаны паэмы „Барысаў“ і „Над ракой Арэсай“); „Ад сэрца“ (1940 г.—змешчана паэма „Тарасова доля“); „Паэмы“ (1940 г.—змешчаны паэмы: „Зімою“, „За што?“, „Нікому“, „У піліпаўку“, „Адплата кахання“, „З песень беззямельнага“, „Аб музыцкай долі“, „Курган“, „Магіла льва“, „Бандароўна“, „З угодковых настрояў“, „Барысаў“, „Над ракой Арэсай“, „Беларусі ордэнаноснай“, „Табе, правадыр“, „Тарасова доля“); „Выбраныя творы“ (1946 г.—змешчаны паэмы: „Нікому“, „Курган“, „Магіла льва“, „Бандароўна“, „Адвечная песня“, „Барысаў“, „Над ракой Арэсай“ і „Тарасова доля“); „Выбраныя творы“ (1947 г.—змешчаны паэмы: „Нікому“, „Зімою“, „Курган“, „Магіла льва“, „Бандароўна“, „Адвечная песня“, „Яна і я“, „Барысаў“, „Над ракой Арэсай“ і „Тарасова доля“); „Вершы і паэмы“ (1948 г.—змешчаны паэмы: „Барысаў“, „Над ракой Арэсай“ і „Тарасова доля“); „Выбраныя творы“ (1952 г.—змешчаны паэмы: „Зімою“, „Адвечная песня“, „На папасе“, „Курган“, „Бандароўна“, „Яна і я“, „Безна зоўнае“, „Над ракой Арэсай“, „Барысаў“, „Тарасова доля“).

III. ДРАМАТЫЧНЫЯ ТВОРЫ

19. **Паўлінка.** Камедыя ў 2 актах. Пецербург, „Загляне сонца і ў наша аконца“, 1913. 85 с. 70 к.

Двухактавая камедыя аб класавых супярэчнасцях і побыце зарэволюцыйнай беларускай вёскі. Напісана ў 1912 г.

П'еса перавыдавалася асобным выданнем у 1937 г., змешчана таксама ў 3 томе «Збора твораў» (1927 г.) і ў кнігах «Драматычныя творы» (1952 г.) і «Выбраныя творы» (1952 г.) Янкі Купалы.

20. **Раскіданае гняздо.** Драма ў 5 актах. Вільна, выд. Мінскага камісарыята асветы. 1919. 74 с.

Драма аб збядненні і разбурэнні сялянскіх гаспадарак у Беларусі ў пачатку XX ст. Паэт паказвае рост барацьбы сялянства за зямлю і волю ў перыяд новага ўздыму рэвалюцыйнага руху 1912—1914 гг.

П'еса напісана ў верасні 1913 г. Упершыню апублікавана толькі ў 1919 г.

Змешчана таксама ў З тоне «Збора твораў» (1927) і ў кнігах «Драматычныя творы» (1952 г.) і «Выбраныя творы» (1952 г.) Янкі Купалы.

21. Прымакі. Сцэпічны жарт у адным акце. Мінск, выд. Усесаюзнага дома народнай творчасці імя Н. К. Крупской, Беларускае аддзяленне. 1936. 23 с. 7 200 экз. 1 р.

Сцэнічны жарт з вясковага быту, датуецца 31/XII 1913 г.

Змешчаны таксама ў З тоне «Збора твораў» (1927 г.) і ў кнізе «Драматычныя творы» (1952 г.) Янкі Купалы.

22. Драматычныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952. 247 с. 10 000 экз. 8 р. 35 к.

Змест: «Раскіданае гняздо», «Паўлінка», «Прымакі», «Галька».

IV. ЗБОРЫ ТВОРАЎ РОЗНЫХ ЖАНРАЎ

23. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952. 942 с. 20 000 экз. 17 р. 75 к.

У зборніку прадстаўлены вершы, паэмы, п'есы і публіцыстычныя артыкулы Янкі Купалы.

Асобны раздзел складаюць паэмы: «Зімою», «Адвечная песня», «На папасе», «Курган», «Бандароўна», «Яна і я», «Безназоўнае», «Над ракой Арэсай», «Барысаў», «Тарасова доля».

З драматычных твораў змешчаны «Раскіданае гняздо» і «Паўлінка».

Выбраная публіцыстыка прадстаўлена за 1926—1942 гг.

Адкрываецца кніга крытычным нарысам «Янка Купала» (аўтар артыкула кандыдат філалагічных навук В. Івашын).

У кнізе змешчаны: 1. Партрэт Янкі Купалы. 2. Фота: Янка Купала і Якуб Колас (1921 г.); У прэзідыуме Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў СССР (1934 г.); Янка Купала, Александр Фадзееў і Алексей Талстой (1940 г.). 3. Аўтографы вершаў Я. Купалы «Мужык» (1905 г.) і «Аб Сталіне родным» (1939 г.). 4. Аўтограф пісьма Л. М. Горкага да рускага паэта А. С. Чарэмнага (1910 г.). 5. Фота: вокладак першага зборніка вершаў Я. Купалы «Жалейка» (1908 г.) і зборніка вершаў «Ад сэрца» (1940 г.).

V. ВЫДАННІ ТВОРАЎ ЯНКІ КУПАЛЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

24. Хлопчык і лётчык. Вершы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1937. 24 с. з іл. 6000 экз. 1 р. 20 к.

25. Для дзяцей. Вершы. Мінск, Дзяржвыд. пры СНК БССР, 1940, 56 с. 7000 экз. 1 р.

26. Творы. Вершы. М.—Л., Детгиз, 1942. 52 с. 25.000 экз. 90 к.

27. Алеся. Вершы. Малюнкі М. Горшмана. М.—Л., Детгиз, 1946. 16 л. 30.000 экз. (Школьная б.-ка). 1 р. 40 к.

28. **Арлянітам.** Вершы для дзяцей. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1945. 58 с. з іл. 10.000 экз. 2 р.

29. **Вершы.** Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947. 30 с. з іл. 20.000 экз. 2 р.

30. **Выбраныя вершы.** Мінск, Дзяржвыд БССР, 1948. 188 с. (Б-ка школьніка). 20.000 экз. 3 р. 50 к., перапл. 1 р.

31. **Славуты домік.** Вершы. Малюнкі С. Раманава. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948. 62 с. з іл. (Першая б-ка школьніка). 10.000 экз. 2 р.

У зборніку змешчаны вершы і ўрыўкі з вершаў аб радзіме, аб І. В. Сталіне, аб Совецкай Арміі, аб творчай працы совецкага народа, аб вольнай шчаслівай нашай дзетвары, аб прыродзе роднага краю.

32. **Песні і думы.** Вершы аб В. І. Леніне і І. В. Сталіне. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952. 33 с. 15.000 экз. 2р. 05 к.

VI. ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛАЎ Ў ПЕРАКЛАДЗЕ НА РУСКУЮ МОВУ

Некаторыя вершы Янкі Купалы былі перакладзены на рускую мову яшчэ да Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі. Першыя пераклады паявіліся ў рускім друку ў 1909 г. (у кн. „Альманах-календарь для всех на 1910 г.“, СПБ., 1909 г.).

У 1911 г. Алексей Максімавіч Горкі пераклаў на рускую мову і апублікаваў у сваім артыкуле „О писателях-самоучках“ верш Янкі Купалы „А хто там ідзе?“. Гэта быў першы мастацкі пераклад верша Янкі Купалы.

Сваім перакладам і дадатнай ацэнкай творчасці Янкі Купалы А. М. Горкі звярнуў увагу пе адавой рускай грамадскасці на творчасць паэта. У 1914 г. некалькі вершаў паэта пераклаў Валерый Брусаў.

Асобным выданнем творы Янкі Купалы былі ўпершыню выданы ў Маскве ў 1919 г. Апрача перакладаў малавядомых аўтараў, у кнігу ўвайшлі тры вершы ў перакладзе Валерия Брусава.

Творы Янкі Купалы шырока вядомы чытачам усяго Совецкага Саюза дзякуючы перакладам Максіма Горкага, Э. Багрыцкага, М. Ісакоўскага, А. Пракоф'ева і многіх іншых рускіх совецкіх паэтаў.

Выбраныя творы Янкі Купалы на рускай мове выдаваліся шмат разоў асобнымі выданнямі (у 1919, 1930,

1934, 1935 і ў інш. гг.). З 1919 па 1952 гг. творы Янкі Купалы на рускай мове выданы 22 асобнымі выданнямі ў колькасці 544000 экземпляраў.

Тут паказаны найбольш новыя і поўныя выданні выбранных твораў Янкі Купалы, а таксама выданні асобных твораў у перакладзе на рускую мову.

1. **Над ракой Орессой.** Поэма. Авториз. пер. с бел. С. Городецкого. М., ГИХЛ, 1933. 46 стр. 5 000 экз. 75 к.

2. **Под новым солнцем.** Стихи. М., „Худож. литература“, 1936. 176 с. 5000 экз. 3 р. 75 к.

У зборніку «Українські верші 1925—1935 гадоў і паэмы „Горад Барысаў“ і „Над ракой Арэсай“ у пер. С. Гарадзецкага.

3. **Избранные стихи.** В пер. М. Исаковского. Смоленск, Заигз, 1937. 71 с. 3000 экз. 2 р.

Выбраныя вершы 1906—1935 гадоў.

4. **Избранные произведения.** Стихи. Вступ. статья и ред. Е. Мозолькова. М., Гослитиздат, 1938. 320 с. 10.000 экз. 9 р.

5. **Избранные стихи.** Пер. с бел. М., Гослитиздат, 1939. 172 с. 25000 экз. 4 р.

Вершы зборніка «Аб'яднаны ў двух храналагічных раздзелах. 1905—1915 гг. і 1918—1939 гг. У другім раздзеле змешчана таксама паэма „Тарасова доля“ ў пер. Б. Турганава.

Уступны артыкул аб творчым шляху Янкі Купалы Е. Мазалькова.

6. **Курган.** Поэмы. Минск, Госиздат БССР, 1940. 62 с. 10000 экз. 2 р. 50 к.

У книзе змешчаны паэмы „Курган“, „Бандароўна“ ў пер. С. Родава і „Магіла льва“ ў пер. М. Ісаюскага.

7. **Пьесы.** М.—Л., „Искусство“, 1940. 180 с. 5 р.

Змест: „Раскіданае гняздо“ (драма ў 5 дзеях), „Паўлінка“ (камедыя ў 2 дзеях), „Прымакі“ (сцэнічны жарт у 1 дзеі). У прадмове дадзен кароткі аналіз драматычных твораў Янкі Купалы.

8. **От сердца.** Стихи и поэмы. (1933—1941). Пер. с бел. М., Гослитиздат, 1941. 252 с. 25000 экз. 4 р. 25 к.

9. **Стихи о родине.** Пер. с бел. М., Гослитиздат, 1941. 40 с. 2500 экз. 40 к.

У зборніку змешчан артыкул Янкі Купалы „Германскі фашызм—злішы вораг беларускага народа“ і вершы 1934—1938 гг.

10. **Народ мститель.** М., Воениздат НКО СССР. 1941. 14 с. (Б-ка красноармейца). 5 к.

Артыкул аб героячнай барацьбе беларускіх партызан супраць нямецка-фашистскіх захопнікаў. Пер. з бел.

11. **Избранное.** (Для детей старшего возраста). Пер. с бел. Ред. и предисл. Е. Мозолькова. М.—Л., Детиздат, 1942. 68 с. 50000 экз. 1 р. 50 к.

12. Избранные произведения в одном томе. Пер. с бел. Под общ. ред. Якуба Коласа, Е. Мозолькова. М., Гослитиздат, 1943. 479 с. 10000 экз. 20 р.

У кнізе змешчаны: 1) вершы Я. Купалы, аўяднаныя ў два храналагічныя раздзелы—1905—1918 гг. і 1918—1941 гг.; 2) паэмы: „Адвечная песня”, „Нікому”, „Мужыцкая доля”, „Курган”, „Сват”, „Магіла льва”, „Бандароўна”, „Яна і я”, „Над ракой Арэсай”, „Горад Барысаў”, „Тарасова доля”; 3) драма „Раскіданае гняздо”; 4) артыкулы: „Германскі фашизм—злейшы вораг беларускага народа”, „Вышэй знамя барацьбы за свабоду і незалежнасць!”, „Падымайся, народ мой, на вялікую расплату”, „Прызыў да беларускага народа”.

Кніга адкрываецца артыкулам Якуба Коласа „Памяці друга”, артыкулам Ц. Гарбунова, К. Крапівы і М. Лынькова—„Янка Купала і яго паэзія” і аўтабіографіяй Янкі Купалы.

13. Стихи и поэмы. Пер. с бел. М., „Сов. писатель”, 1948. 231 с. (Б-ка избранных произведений советской литературы 1917—1947). 25000 экз. 9 р.

Вершы Я. Купалы совецкага перыяду і паэмы „Над ракой Арэсай” (пер. М. Ісакоўская), „Горад Барысаў” (пер. С. Гарадзецкага) і „Тарасова доля” (пер. В. Турганава). У канцы змешчана біяграфічная спраўка.

14. Мой край. Стихи. Пер. с бел. М.—Л., Детиздат, 1949. 63 с. (Школьная б-ка). 60000 экз. 1 р. 30 к. Вступ. статья Б. Емельянова.

15. Избранное. Стихи и поэмы. Пер. с бел. Под ред. Н. Брауна, П. Бровки, П. Глебки, Я. Коласа, А. Прокофьева. М.—Л., Гослитиздат, 1950.

У кнізе змешчаны дарэволюцыйныя вершы Я. Купалы і вершы 1917—1942 гг.

У раздзеле «Паэмы» змешчаны: «Нікому» (пер. М. Ісакоўская), «Зімой» (пер. М. Камісаравай), «Курган» (пер. Брауна), «Мужыцкая доля» (пер. М. Ісакоўская), «Магіла льва» (пер. М. Ісакоўская), «Бандароўна» (пер. А. Прокоф'ева), «Яна і я» (пер. В. Раждзественская), «Над ракой Арэсай» (пер. М. Ісакоўская), «Барысаў» (пер. Н. Брауна), «Тарасова доля» (пер. В. Турганава).

Даты напісання вершаў, змешчаных у даным зборніку, правераны па перыядычных выданнях, у якіх яны ўпершыню друкаваліся.

16. Стихотворения и поэмы. Пер. с бел. Ред. и вступ. статья Е. Мозолькова. М.-Л., Детгиз, 1950. 336 с. (Школьная б-ка). 50000 экз. 4 р. 80 к.

17. Собрание стихотворений. Л., Советский писатель, 1950. 442 с. (Б-ка поэта основана М. Горьким. Большая серия) 10000 экз. 11 руб.

Выбраныя вершы Я. Купалы 1905—1917 гг. і 1917—1942 гг. і паэмы.

У раздзеле паэм змешчаны; «Зімой», «Курган», «Мужыцкая доля», «Бандароўна», «Яна і я», «Над ракой Арэсай», «Барысаў», «Тарасова доля» ў тых-же перакладах, што і ў папярэднім выданні.

Уступны артыкул аб жыцці і дзейнасці Янкі Купалы Е. Мазалькова.

18. Мальчик и летчик. Стихи. Пер. с бел. М. Исаевского. М.—Л., Детиздат, 1952. [12] с. 100 000 экз. 1 р. 80 к.

Выдавалася таксама ў 1938 і 1951 гг.

19. Над рекой Орессой. Стихи и поэма. Пер. с бел. Гравюры А. Журова. М.—Л., Детиздат, 1952. 56 с. с илл. (Школьная б-ка). 50 000 экз. 63 к.

У кнізе змешчаны вершы ў перакладзе М. Ісаюкаўскага і Б. Ірыніна і паэма «Над ракой Арэсай» у перакладзе М. Ісаюкаўскага.

VII. ПЕРАКЛАДЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

1. Слова аб палку Ігаравым. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952. 58 с. 4 000 экз. 3 р.

У кнізе змешчаны: старажытнарускі тэкст «Слова аб палку Ігаравым»; празаічны і вершаваны пераклад «Слова аб палку Ігаравым» на беларускую мову. (Празаічны пераклад зроблен Янкам Куналам у 1919 г., вершаваны—у 1921 г.).

Празаічны і вершаваны пераклады Янкі Купалы «Слова аб палку Ігаравым» змешчаны таксама ў кн. «Слова аб палку Ігаравым» (Мінск, 1938 г.); вершаваны пераклад—у «Зборы твораў», т. 4, (1928 г.).

2. Пушкін А. С. Медны коннік. Пецербургская аповесць. Пер. з рус. мовы Янка Купала. Мінск, Дзяржвыд. Бел., 1937. 29 с. (Пушкинская б-ка). 30 000 экз. 60 к.

3. Шэўчэнка, Тарас. Кабзар. Пер. з укр. мовы пад рэд. Янкі Купалы і Якуба Коласа. Мінск. Дзяржвыд. Бел., 1939. 288 с. 10 000 экз. 20 р.

Янкам Куналам у дадзеным зборніку перакладзены наступныя вершы і паэмы Тараса Шэўчэнкі: «Прычынна», «Думка» («Вечер буйны, вечер буйны...»), «На вечную памяць Катлярэўскаму», «Думка» («Цячэ вада ў сіне мора...»), «Ой вы думы, мае думы...», «Перабендзя», «Кацярына» (паэма), «Таполя», «Думка» («Нашто чорныя мне бровы...»), «Да Аснавяненкі», «Іван Падкова», «Тарасова ночь», «Н. Маркевичу», «Думка» («Цяжка-цяжка жыць на свеце...»), «На не забудзь», «Гайдамакі» (паэма).

Першыя пераклады Янкі Купалы вершаў Тараса Шэўчэнкі былі змешчаны ў кнізе Я. Купалы «Жалейка» (1908 г.).

4. Шэўчэнка Т. Г. Выбраныя вершы і паэмы. Мінск,
Дзяржвыд. БССР, 1948. 259 с. 30 000 экз. 8 р.

У перакладзе Янкі Купалы на беларускую мову змешчаны наступныя вершы і паэмы Т. Г. Шэўчэнкі: «Ой, вы, думы, мае думы», «Каўказ», «Думка» («На што чорныя мне бровы...»), «Думка» (Цяжка, цяжка жыць на свеце...), «Тарасова нач», «Кацярына» (паэма) і «Сон» (паэма).

Пераклады твораў класікаў рускай і украінскай літаратуры, выкананыя Янкам Купалам, выдаваліся асобнымі выданнямі і змяшчаліся ў розных зборніках вершаў паэта. Так, міжнародны пролетарскі гімн „Інтэрнацыянал“, перакладзены Янкам Купалам у 1921 г., змешчан ў 6 томе яго „Збора твораў“ (1932 г.).

Яшчэ да Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі (1905—1907 гг.) паэт пераклаў на беларускую мову некалькі вершаў Некрасава „Агароднік“ (zmешчан у зборніку вершаў „Жалейка“, 1908 г.), „Што ні год...“, „Гададоўліца“, „Салёная“, „У людзей і ў нас...“ і „Няскжатыя гоні“.

У зборніку „Жалейка“ змешчан пераклад байкі Крылова „Шчупак, лебедзь і рак“.

У 1909 г. Я. Купала пераклаў верш Кальцова „Гацінец“ („Збор твораў“, т. 6, 1932 г.).

У зборніку „Жалейка“ і ў VI томе „Збора твораў“ (1932 г.) апублікованы пераклады Я. Купалы з польскай мовы Адама Міцкевіча, М. Канапніцкай, Л. Кандратовіча, У. Бранеўскага і інш.

У кнізе „Драматычныя творы“ (Мінск, 1952 г.) змешчан пераклад тэкста оперы Станіслава Манюшкі „Галька“. Янка Купала пераклаў таксама тэкст оперы „Сялянка“, напісаны В. Дуніным-Марцінкевічам на польскай мове¹.

¹ Рукапіс пераклада захоўваецца ў Музее Янкі Купалы. (Мінск).

ЛІТАРАТУРА АБ ЖЫЦЦІ І ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛА

1. КНІГІ

1. **Мозольков Е.** Янка Купала. Жизнь и творчество. М., „Советский писатель“, 1950. 184 с. 20 000 экз. 6 р.

Кніга перавыдана ў Мінску ў 1952 г., у перакладзе на беларускую мову—у 1951 г.; у перакладзе на ўкраінскую—у 1952 г.

У першым раздзеле кнігі («Ля вытокаў беларускай літаратуры») аўтар дае кароткі агляд развіцця беларускай літаратуры за ХХ стагоддзя.

Творчасці Янкі Купалы прысвечаны трох раздзелы «Паэзія вызваленчай бирацьбы» (Жыццё і дзейнасць Я. Купалы да Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі), «Пясняр соцыялістычнай Беларусі» і «Зброя паэта» (Янка Купала ў дні Вялікай Айчыннай вайны).

У канцы змешчана бібліографія кніг Я. Купалы ў арыгінале і ў перакладзе на рускую мову. У тэксле ілюстрацыі: некалькі партрэтав Я. Купалы, здымак хаты, у якой нарадзіўся паэт, вокладка першага зборніка яго вершаў «Жалейка» і аўтограф верша «Беларускім партызанам».

2. **Памяти Янкі Купалы.** Сборник под ред. народного поэта Якуба Коласа. Ташкент, Изд-во АН БССР, 1943. 76 с. (Акад. наук БССР) 3 000 экз. 2 р. 50 к.

Змест: 1. Ад рэдакцыі. 2. Акад. С. М. Ліпатаў — Янка Купала — верны сын беларускага народа. 3. Народны паэт БССР, акад. Якуб Колас — Янка Купала і яго паэзія. 4. Член-карэспандэнт АН СССР Н. К. Піксанаў — Янка Купала і Максім Горкі. 5. С. Гарадзецкі — Творчасць Янкі Купалы і беларуская народная паэзія. 6. Э. Агняцвет — Янка Купала і маладыя паэты Беларусі. 7. Л. А. Баўдзей — Антыфашистская паэзія Янкі Купалы.

3. **Піксанов Н. К.** Горький и национальные литературы. М., Гослитиздат, 1946. 322 с. 10 000 экз. 7 р.

Аб творчасці Янкі Купалы гл. на стар. 32—34, 253—254, 256—262, 285—286, 301—303.

4. **Івашын В.** Янка Купала — вялікі народны паэт. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952. 48 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў БССР). 10 000 экз. 1 р.

5. Залесская Л. П. Поэзия Янки Купалы. М., Изд-во „Знание“, 1952. 31 с. (Всесоюзн. о-во по распространению полит. и научн. знаний). 15000 экз. 60 к.

6. Янка Купала. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці народнага паэта БССР Янкі Купалы. Склалі Ул. Ф. Луцэвіч і В. Т. Тарасаў. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952. 312 с. (Літаратурны музей Янкі Купалы) 5000 экз. 8 р.

Змест кнігі: *М. Лынькоў*—Янка Купала. *Я. Купала*—Аўтабіографія. З аўтабіографічных запісаў. *Л. Раманоўская*—Дзіцячыя і юнацкія годы паэта. *Я. Колас*—Памятная сустрэча. На дачы Янкі Купалы. *Ул. Луцэвіч*—Янка Купала ў Вільні. Пра Янку Купалу. *А. Посах*—Мае сустрэчы з народным паэтам. *Яўг. Хлябцэвіч*—Янка Купала і Пецербургскі ўніверсітэт. *Ал. Александровіч*—Паэт і дзеци. *Я. Садоўскі*—Ганаровы металіст. *С. Свірдаў*—Голас вялікай зямлі. *П. Кавалёў*—Шчыры прыяцель газеты. *М. Бахмецьева*—Старонка аб бессмяротным паэце Беларусі. *I. Я. Наякшын*—Цудоўны чалавек. *A. H. Вазнясенскі*—Дзве сустрэчы. *K. Елісеев*—Апошнє спатканне. Красавацца чырвоны сцяг над намі будзе. *Гэрэнь Масэнка*—Слова пра Янку Купалу. *Я. Колас*—Янка Купала і яго паэзія. *B. Іашын*—Янка Купала і газета „Северо-Западный край“. *B. Таўлай*—Творчасць Янкі Купалы ў барацьбе за ўз'яднанне беларускага народа. *B. Ф. Вольскі*—Пясняр дружбы народаў. *C. A. Карабан*—„Адвечная песня“. *M. Ларчанка*—Янка Купала і беларуская паэзія. *M. Клімковіч*—Вобраз Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна ў паэзіі Янкі Купалы. *P. P. Ахрыменка*—Янка Купала і Т. Г. Шэўчэнка. Паэт і царская цензура. Дакументы і матэрыялы аб жыцці і дзейнасці народнага паэта. Трыццатігоддзе творчай дзейнасці паэта. Да трыццатігоддзя творчасці Янкі Купалы. 28 чэрвеня 1942 года. Аб увекавечанні памяці паэта.

2. АРТЫКУЛЫ

а) БІЯГРАФІЧНЫЯ МАТЕРЫЯЛЫ

Купала Я. Аўтабіографія (I). 1910 г. У кн. Купала Я. Избранные стихотворения. М., 1919., с. III—VIII.

Купала Я. Аўтабіографія (1938 г.). У кн.: Гарачун Е. Г., Родная літаратура. Хрестаматыя для 7 класа. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948, с. 58—60; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 21—25.

На рус. мове ў кн. Купала Я. „Избранные произведения в одном томе“. М., Гослитиздат, 1943, с. 17—19.

Купала Я. З аўтабіографічных матэрыялаў. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1946 г., с. 122—129; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 23—28.

Купала Я. Успаміны (аб мінульм Беларусі і сваім жыцці). Газ. „Літаратура і мастацтва“ № 58—59 за 1937 г., с. 4.

Колас Я. Янка Купала. (Успаміны). Газ. „Звязда“ за 6.VII 1952 г.

Колас Я. Нашы сустрэчы з Янкам Купалам. Газ. „Чырвоная змена“ за 28.VI 1947 г.

Колас Я. На дачы ў Янкі Купалы. Газ. „Чырвоная змена“ за 27.VI 1946 г.; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 42—44.

Колас Я. Памятные встречи. Газ. „Советская Белоруссия“ за 28.VI 1947 г.; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 38—41.

Колас Я. Янку Купалу. (Успаміны аб сустрэчах і сумесным жыцці). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 2.VII 1945 г.

Шарахоўскі Я. Біяграфія Янкі Купалы. Часоп. „Полымя“ № 2 за 1947 г., с. 98—107.

Дзіцячыя і юнацкія годы паэта. (Па ўспамінах сястры Янкі Купалы Леакадзі Раманоўскай). Часоп. „Бярозка“ № 2—3 за 1945 г., с. 2.

Луцэвіч Ул. Янка Купала ў Вільні. (Урывак з успамінаў). Часоп. „Беларусь“ № 6 за 1945 г., с. 24—28; У кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...). Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 45—53.

Луцэвіч Ул. Ляўкі. (Успаміны). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Луцэвіч Ул. Пра Янку Купалу. Літ. дадатак да газ. „Совецкая Беларусь“, 1943, чэрвень; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 54—57.

Масенка Т. Слова пра Янку Купалу. (Успаміны). Часоп. „Полымя“ № 6 за 1952, с. 130—143; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 93—126.

Глебка П. Памятныя размовы. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Хлябцэвіч Я. Янка Купала і Пецербургскі універсітэт. Часоп. „Беларусь“ № 9 за 1947 г., с. 31; у кн. Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 60—63.

Хлябцэвіч Я. Янка Купала на агульнаадукацыйных курсах А. С. Чарняева. Часоп. „Беларусь“ № 8 за 1946 г., с. 28—30.

Хлябцэвіч Я. Янка Купала ў Пецербургу. Часоп. „Беларусь“. № 11—12 за 1945 г., с. 27—30.

Луцэвіч У. Літаратурны музей Янкі Купалы. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 28.IV 1951 г.

Таўлай В. З неапублікованых лістоў Янкі Купалы. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 22.VIII 1945 г.

Адкрыццё помніка Янку Купалу ў Мінску. (Інфармацыя). Газ. „Звязда“ за 24.VI 1949 г.; газ. „Советская Белоруссия“ за 24.VI 1949 г.

б) Крытычныя артыкулы

Колас Я. Он живет среди нас. Газ. „Советская Белоруссия“ за 6.VII 1952 г.

Колас Я. Бессмертный баян белорусского народа. Газ. „Советская Белоруссия“ за 28.VI 1946 г.

Колас Я. Народны паэт. Газ. „Звязда“ за 28.VI 1946 г.

Колас Я. Памяты друга. В кн.: Купала Я. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 3—5.

Колас Я. Янка Купала і яго паэзія. У кн.: Беларусь. Альманах першы. Пад рэд. П. Глебкі, К. Крапівы і М. Лынькова. М., выд. ЦК КП(б)Б „Советская Белоруссия“, 1943, с. 160—164; У кн.: Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 129—134.

Александровіч Ал. Аб дакастрычніцкай творчасці Янкі Купалы. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1947 г., с. 69—84.

Барысенка В. Янка Купала. У кн.: Купала Я. „Збор твораў“, т. 1. Вершы. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1951, с. 15—49.

Борисенко В. Великий народный поэт. Газ. „Советская Белоруссия“ за 28.VI 1949 г.

Броўка П. Народны паэт. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 12.VII 1952 г.

Брыль Я. Велічная сімфонія. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 12.VII 1952 г.

Вольскі В. Я. Купала ў дні Айчыннай вайны. Часоп. „Беларусь“ № 5 за 1945 г., с. 45—46.

Венцлова А. Заўсёды жывы. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Глебка П. Аб мове Янкі Купалы. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 10.VIII 1946 г.

Глебка П. Неапубліканыя купалаўскія радкі. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 30.VI 1951 г.

Горбунов Т., Крапіва К., Лыньков М. Янка Купала и его поэзия. В кн.: Купала Я. Избранные произведения в одном томе. М., Гослитиздат, 1943, с. 6—16.

Івашын В. Літаратурна-эстэтычныя погляды маладога Янкі Купалы. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1951 г., с. 146—154.

Івашын В. Янка Купала і газета „Северо-Западный край“. Часоп. „Полымя“ № 5 за 1950 г., с. 98—103; у кн.: Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 135—153.

Карпаў У. Драматургія Янкі Купалы. У кн.: Карпаў У. Па шляху сталасці. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1952, с. 3—56.

Клімковіч М. Максім Горкі і Янка Купала. Часоп. „Беларусь“ № 6 за 1948 г., с. 11—14.

Клімковіч М. Вобраз І. В. Сталіна ў паэзіі Янкі Купалы. Часоп. „Беларусь“ № 6 за 1949 г., с. 21—23; у кн.: Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 208—229.

Ларчанка М. Янка Купала і беларуская паэзія. Часоп. „Беларусь“ № 6 за 1951 г., с. 9—10; у кн.: Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці...), Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, с. 198—207.

Лужанін М. Праца паэта. (Слова на вечары, прысвечаным 9-й гадавіне з дня смерці Янкі Купалы). Часоп. „Полымя“ № 10 за 1951 г., с. 84—89.

Лыньков М. Бессмертные песни (Я. Купалы). Газ. „Советская Белоруссия“ за 28.VI 1947 г.

Лыньков М. Крупнейший поэт современности. Газ. „Советская Белоруссия“ за 5.VII 1952 г.

Мазалькоў Е. Янка Купала ў дні Айчыннай вайны. Часоп. „Полымя“ № 2 за 1948 г., с. 122—129.

Нісневіч С. Янка Купала ў музыцы. (Па матэрыялах музея імя Я. Купалы). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 2.VII 1945 г.

Перкін Н. Эстэтычныя погляды Янкі Купалы. Газ. „Мінская праўда“ за 5.VII 1952 г.

Пшырков Ю. Народный поэт. Газ. „Советская Белоруссия“ за 5.VII 1952 г.

Пятровіч Н. М. Фальклорна-рамантычныя паэмы Янкі Купалы, Вучоныя запіскі (Мінскі дзярж. педін-стytut, філалагічна серыя, вып. 1), 1950, с. 46—60.

Рыльский М. Янка Купала. Да п'ятириччя з дня смерці Янки Купали. Часоп. „Дніпро“ (Кіеў) № 6 за 1947 г., с. 114—116.

Семенович А. Певец белорусского народа (Я. Купала). Газ. „Советская Белоруссия“ за 27.VII 1951 г.

Судрабкалиян Ян. Паэт дружбы народов. Газ. „Советская Белоруссия“ за 6.VII 1952 г.

Танк М. Шлях жыцця. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 1.VI 1945 г.

Таўлай В. Урыўкі з невядомай паэмы Янкі Купалы „Гарыслава“. Часоп. „Беларусь“ № 5—6 за 1945 г., с. 34—35.

Тихонов Н. Певец борьбы и труда. Газ. „Советская Белоруссия“ за 6.VII 1952 г.

Тычина П. Пламенный патриот. Газ. „Советская Белоруссия“ за 6.VII 1952 г.

Упіт А. Блізкі, дарагі. Газ. „Звязда“ за 6.VII 1952 г.

Фіглоўская Л. І. Радзіма і народ у творчасці Янкі Купалы. Часоп., „Полымя“ № 7—8 за 1945 г., с. 122—133.

Шаraphоўскі Я. Янка Купала—выдатны совецкі паэт. Часоп. „Полымя“ № 6 за 1947 г., с. 85—98.

Шкраба Р. Тры паэмы Янкі Купалы („Курган“, „Магіла льва“, „Бандароўна“). Часоп. „Полымя“ № 6 за 1948 г., с. 103—111.

МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ ЯНКУ КУПАЛУ

Колас Я. Янку Купалу (верш, 1930 г.), Над магілай друга (верш, 1942 г.), Топаль (верш, 1945 г.). У кн.: Колас Я. Вершы і паэмы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948, с. 34—35, 135—136, 150—151.

Колас Я. Янку Купалу (верш, 1935 г.). У кн.: Колас Я. Нашы дні. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1937, с. 31—32.

Агняцвет Э. Любоў паэта (верш). Газ. „Звязда“ за 6.VII 1952 г.

Агняцвет Э. У новым Мінску (верш). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Агняцвет Э. Я хадзіла нядайна па вуліцы Янкі Купалы... (верш, 1946 г.). У кн.: Агняцвет Э. Дарога ў будучыню. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949, с. 57—58.

Астрэйка А. З песняй Купалы (верш, 1943 г.). У кн.: Астрэйка А. Крэмлёўскія зоры. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1945, с. 72—73.

Астрэйка А. Янку Купалу (верш, 1952 г.). Часоп. „Полымя“ № 6 за 1952 г., с. 3.

Астрэйка А. Янку Купалу (верш, 1947 г.). У кн.: Астрэйка А. Добры дзень. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948, с. 113—114.

Аўрамчык М. Слова паэта (верш). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 1.VII 1950 г.

Аўрамчык М. У той дзень (верш, 1947 г.) У кн.: Аўрамчык М. Пярэдні край. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, с. 70—71.

Бачыла А. Памяці Янкі Купалы (верш, 1942 г.) У кн.: Бачыла А. Подых вясны. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1950, с. 75.

Броўка П. Янку Купалу (верш, 1931 г.); Не паверу смерці (верш, 1943 г.). У кн.: Броўка П. Выбранныя

творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1951, с. 26—27, 349—350.

Буйла К. Купала. (верш, 1944 г.); Песняру (верш 1944 г.); Янку Купалу (верш, 1946 г.). У кн.: Буйла К. Світанне. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1950, с. 188—193.

Бялевіч А. Жывая рака (верш). „Настаўніцкая газ.“ за 10.VII 1952 г.

Вялюгін А. На пароходзе „Янка Купала“ (верш, 1946 г.) У кн.: Вялюгін А. Салют у Мінску. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, с. 26—26.

Глебка П. Песня (верш, 1935 г.); Жывое слова (верш, 1944 г.). У кн.: Глебка П. Пад небам бацькаўшчыны. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, с. 144—146, 296—297.

Калачынскі М. Тады ў Цхалтуба... (верш). У кн.: Калачынскі М. Сонца ў блакіце. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949, с. 80—81.

Калеснік І. З песняй Купалы (верш). Газ. „Мінская праўда“ за 6.VII 1952 г.

Кірэнка К. Памяці песняра (верш, 1947 г.). У кн.: Кірэнка К. Мая рэспубліка. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949, с. 41—43.

Лужанін М. На пароходзе „Янка Купала“ (верш). Газ. „Звязда“ за 6.VII 1952 г.

Лужанін М. Сэрца паэта. (верш, 1944 г.). У кн.: Лужанін М. Поступ. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1950, с. 105—106.

Машара М. Янку Купалу (верш, 1947 г.). У кн.: Машара М. Праз навальніцу. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948, с. 131—132.

Няхай Р. Песня Купалы (верш). Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Пестрак П. Сасна (верш, 1937 г.); Памяці Янкі Купалы (верш, 1943 г.); Поўначчу (верш, 1947 г.). У кн.: Пестрак П. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, с. 54—55, 119, 174.

Пракоф'еў А. Янку Купалу (верш). Пер. А. Бачыла. Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 5.VII 1952 г.

Прыходзька П. Сустрэча з Янкам Купалам (верш). Часоп. „Полымя“ № 6 за 1949 г., с. 17.

Рыльскі М. Янка Купала (верш). Пер. з укр. П. Глебкі. Газ. „Звязда“ за 28.VI 1947 г.

Рыльский М. Янке Купале (верш, 1942 г.). У кн.: Рыльский М. Избранные произведения. Пер. с укр. Киев, Гослитиздат. УССР, 1951, с. 129.

Танк М. 28 чэрвяня (верш, 1943 г.). У кн.: Танк М. Выбраныя верши. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1947, с. 233—234.

Танк М. Янку Купалу (верш, 1947 г.); На Даўгінаўскім гасцінцы (верш, 1947 г.). У кн.: Танк М. Каб ведалі. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1948, с. 118—119.

Таўлай В. Падарожны (верш, 1945 г.); Памяці Янкі Купалы (верш, 1946 г.). У кн.: Таўлай В. Выбраныя творы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1951, с. 74—76.

Трус П. Янку Купалу (верш, 1925 г.). У кн.: Трус П. Верши і паэмы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1949, с. 46—48.

* * *

Вітка В. Щасце паэта (драматычная паэма ў 4 актах, 10 карцінах). Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1951, 115 с. 5000 экз. 3 руб.

Янку Купалу. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1949. 96 с. (Акад. навук БССР. Музей Янкі Купалы). 3000 экз. 4 р.

Зборнік вершаў розных аўтараў, прысвечаных народнаму паэту Янку Купалу.

Замест прадмовы змешчан артыкул П. Броўкі „Вянок памяці Янкі Купалы”.

АЛФАВІТНЫ УКАЗАЦЕЛЬ

ТВОРАЎ Я. КУПАЛЫ, ЗМЕШЧАНЫХ У ЗБОРНІКАХ,
ПАКАЗАНЫХ У ТЭКСЦЕ¹.

А

- А зязюлька кукавала («Як на свет радзіўся Янка...»). Верш—5,
10, 11, 23, 28.
А мы сабе сеем і сеем («А мы сабе сеем і сеем...»). Верш—8, 10,
11, 12, 23, 26, 30.
А ты, браце, сні! («Вясна. Сонца ўзыходзе...»). Верш—1, 13, 23.
А ты, сіраціна («А ты, сіраціна, жыві...»). Верш—4, 23.
А ў бары, бары («А ў бары, бары...»). Верш—5.
А ў Вісле плавае тапелец... («Балое панская Варшава...»).
Верш—6, 7, 11, 12, 23.
А хто маю долю пойме («А хто маю долю пойме?...»). Верш—2.
А хто там ідзе? («А хто там ідзе...»). Верш—1, 10, 11, 13, 23, 30.
А я думаў... («А я думаў—сонца да нас не загляне...»). Верш—8,
10, 11, 12, 23.
А яна («Гэткім шчырым каханием яе атуліў...»). Верш—4, 23.
Аб мужыцкай долі («Ходзяць гутаркі па свецце...»). Верш—4, 11.
Аб мужыцкай долі. Цыкл вершаў:
1. Дайце скрыпку мне маю...; 2. Кепска жыці. Дый што
зробіш?...; 3. Сагнуўшы плечы ў крук...; 4. Як выйду за
хату...; 5. Эх дзяцюк, хама ўнук...; 6. За сахой, бара-
ной...; 7. Сажань шырынёю...; 8. На што хлеб, на што
багацце...—3, 23.
Аб Сталіне-сейбіту. Цыкл вершаў: 1. Аб Сталіне-сейбіту песня
мая... 2. Яркай зімою, шумлівым прадвеснем; 3. Я Сталіну
мудраму песню спяваю—8, 10, 11, 12, 23, 30, 32.
Абвілася краіна ў кветкі.. («Абвілася краіна...»). Верш—7, 11, 12,
23, 26, 30.
Абнімі... («Абнімі ты мяне, маладая...»). Верш—3, 23.
Агароднік («На людзей нападаць, забіваць не хадзіў...»). Верш,
пераклад з Н. А. Некрасава—1, 13.

¹ У алфавітным указацелі пералічаны творы, якія ўваходзяць у кнігі, змешчаныя ў раздзеле „Творы Янкі Купалы“ гэтага даведніка. Лічбы адсылаюць да нумара, пад якім у раздзеле змешчана кніга, уключаючая даны твор.

- Ад мінскіх дзяцей («Ад дзіцячай згоднай буйнай...»). Верш—11.
 Ад рана да рана... («Ад рана да рана...»). Верш—10, 11, 13, 23.
 Адвечная песня ў XII праявах. Паэма—10, 11, 14, 18, 23.
 Адгукніся, душа!.. («Адгукніся, душа, песняй звонкай грымні...»).
 Верш—2, 23.
 Адзін («Ці йду я вясёлай дзянінай...»). Верш—1, 13.
 Адзінацаць месяцаў («Адзінацаць месяцаў, кроў цурком
цякла...»). Верш—6, 7, 11, 12, 23.
 Аднаасобіку («Што ты спіш? Для каго...»). Верш—8, 11.
 Адплата кахання. Паэма—1, 18.
 Адповедзь («Вы, паны, мяне з песняй к сабе прызываеце...»).
 Верш—1, 13, 23.
 Адцвітанне («Не шасціць каласы...»). Верш—3, 10, 11, 23.
 Адшчапенцам (заходнім) («Адкуль і хто яны, адменцы...»).
 Верш—5.
 Алеся («Кукавала зязюля...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31.
 Аратаму («Ну, гдзе ўжо спаці! Глянь: светла ўжо ў хаце...»).
 Верш—3, 23.
 Араты («Цягнецца араты...»). Верш—3.
 Арлянітам («Гэй, узвейце сваім крыллем...»). Верш—5, 6, 7, 10,
11, 12, 23, 26, 28, 30, 31.
 Асёл і навука («Асловы невуцтва не раз...»). Байка—3, 23.
 Асёл і яго ценъ («Асёл, убачыўшы ў вадзе...»). Верш—4, 23, 24.
 Асенімі вечарам («За хатай асенія шумы»). Верш—4.
 Аўтарцы «Скрыпкі беларускай» («Чутна йграеш, гулка йграеш...»).
 Верш—13, 23.
 Ах, ці доўга... («Ах ці доўга, брацце, будзем...»). Верш—1, 13, 23.

Б

- Бабулька — прадаўшчыца зёлак . («У Мінску на рынку...»).
 Верш—1, 13.
 Бай («Бегаў бай па сцяне...»). Верш—5, 24, 25, 27, 28, 29.
 Бандароўна. Паэма—4, 10, 11, 18, 23.
 Барысаў. Паэма—6, 7, 10, 11, 12, 18, 23.
 Бацькаўшчына («З зямлёй і небам звязвае мяне ніць...»).
 Верш—4, 23.
 Бацькаўшчыне («Усяго па крысе знайдзце вы гэта...»). Верш—3.
 Беззямельныя («Жывём, забытыя людзьмі...»). Верш—2, 23.
 Безназоўнае. Паэма—5, 11, 18, 23.
 Беларус («Сеў, як той крыж на расстаі...»). Верш—3.
 Беларусі ордэнаноснай («Чым ты была, Беларусь мая родная...»).
 Верш—6, 7, 10, 12, 23, 30.
 Беларускай выдаўніцкай суполцы «Загляне сонца і ў наша аконца»
 («Прывет вам, прывет з найцімнейшай старонкі...»).
 Верш—1, 13.
 Беларускім партызанам («Партизаны, партизаны беларускія
сыны...»). Верш—9, 10, 11, 12, 23, 26, 28, 30, 31.
 Беларусь («На магілах ваякаў...»). Верш—28; пад назв. «Лета-
піснае»—7, 11, 12.
 Благая жонка... («Апляла мяне нядоля...»). Верш—4, 13.
 «Бледныя буднія дні...». Верш—3, 23.

- Блізкім і далёкім («Вам, цемратворцам блізкім, далёкім...»).
 Верш—4, 11, 23.
- Бор («Цёмна і хмурна, хмарна і цёмна...»). Верш—3.
 Бот і лапаць («Раз прытычкі лапцю бот сыпаць стаў...»). Верш—2.
 Ератка і сястрыца («Ой у лузе ў зялёным...»). Верш—4.
 Брату («Мой ты ўбогі, мой ты цёмны...»). Верш—3, 10, 11, 23.
 Брату ў чужыне («Іі помніш, ты нядбалы дружа...»). Верш—3,
 11, 23, 30.
- Будаўніцтва («Дзе пустка поруч з вечным ліхалеццем...»).
 Верш—31.
- Будзь гатоў («Будзь гатоў...»). Верш—24.
 Будзь смелым («Будзь смелым! Магутна ярмо дружачы...»).
 Верш—4, 11, 23, 30.
- Буслы («Падчысціла узвіжанне ўсю зямлю шчыра...»). Верш—4.
 Б'юць на трывогу званы... («Б'юць на трывогу званы...»). Верш—5.
 Бываюць хвілі («Бываюць хвілі горкіх жаляў...»). Верш—11, 13.
 Былі ў бацькі тры сыны... («Былі ў бацькі тры сыны...»).
 Верш—3, 13, 23.
- Было гэта («Было гэта вясною...»). Верш—2.
 Быў гэта сон («Быў гэта толькі сон...»). Верш—4.
 Бяспутнасць («Дзе сонца, дзе сонца прытульнага трэба...»).
 Верш—4.

B

- Валачобнікі («Штогод вясной у дзень вялікім званы...»). Верш—4.
 Варажбітка («Вечер коціца па полю...»), М. Канапніцкай.
 Верш—3.
- Варожбы («На ўзярэжжы над ракою...»). Верш з цыкла «Песні
 вайны»—4.
- Ваўкалак («Як змеркне, як нач дзень зваюе...»). Верш—3.
 Ваякі («Сышліся два светы на сцежцы адной...»). Верш—23.
- Верасень месяц («Верасень месяц абходзіў палеткі...»). Верш—11,
 12; у цыкле «На заходнє-беларускія матывы»—8, 10, 23, 30.
- Вёска («Горы ды каменне, вузкія палоскі...»). Верш—10, 11, 23,
 30; пад назв. «Наша вёска»—3.
- Вечер («Ах, і з якой-жя дакукай...»). Верш—7.
 Вечар («Мой вечар, знаю блізка, недалёка...»). Верш—4.
- Вечарынка («Вечарынка ў калгасе...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23.
- Вітаю мудрае рашэнне Ўрада. (Да вызвалення Чырвонай Арміяй
 Заходній Украіны і Заходній Беларусі). Артыкул—23.
- Віхор загуляў («Гэй, шумна ў боры...»). Верш—4, 11, 13.
- Водклік з 29 каstryчніка 1905 г. у Мінску («Божа наш, божа,
 што і эта будзе...»). Верш—11, 13, 23.
- Вольха («Шуміць маркотна вольхам...»). Верш—1, 13.
- Воля («І люблю-ж я, люблю гэтую волю сваю...»). Верш—10, 11,
 23, 30.
- Ворагам беларушчыны («Чаго вам хочацца, панове?...»). Верш—3,
 10, 11.
- Восень («З буйных ліп і бяроз...»). Верш—28; пад назв.
 «Осень»—25.
- Восень («Ось і па лецце... Няма яснай гожасці...»). Верш—3.
- Восень («У вырай сабраліся гусі...»). Верш—29.

- Восень («Эй, восень, восень...»). Верш—1, 13, 23.
 Вось тут і жыві («Няма хлеба, няма солі...»). Верш—10, 11, 13, 23, 30; пад назв. «З песень мужыцкіх»—1.
 Воўк («Топчучы верас і мох...»). Верш—3.
 Воўк і баран («Ах, баранок мой, ах, бараночак!..»). Пераклад з польскай мовы верша К. Балінскага—13.
 Вучыся... («Вучыся, нябожка, вучэнне паможа...»). Верш—3, 13.
 Вы кажаце... («Вы кажаце: «надта пяю я навесела...»). Верш—11, 13, 23.
 Выбары («Запыталіся ў Галінкі...»). Верш—8, 11, 12, 23, 25, 30, 31.
 Выйдзі («Устань ты, старонка, родная маці...»). Верш—3, 10, 11, 23, 30.
 Выйду, выйду... («Выйду выйду я з хацінкі...»). Верш—2, 13.
 Выпраўляла маці сына («Выпраўляла маці сына з калгаснае хаты...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31.
 Выше знамя борбы за свободу и независимость! (Речь на Всеславянском митинге в Москве 11 августа 1941 г.)—23.
 Вялікаму Каstryчніку. («Была Расія царскіх дзён...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 30.
 Вялікая гордая радасць (Прамова на XI Усебеларускім з'ездзе Советаў)—23.
 Вярба («Стаіць вярба сухая...»). Верш—3.
 Вяртаюца з выраю жоравы, гусі... Верш—5.
 Вясення раніца («Вясення ночка...»). Верш—2, 10, 11, 30, 31.
 Вясна («Згінулі сплюжы, марозы, мяцеліцы...»). Верш—4, 11, 13, 23, 30.
 Вясна («Ой вясна, ой, вясна!..»). Верш—1, 13, 23; пад назв. «Вясной»—28.
 Вясна («У вянку з пралесак...»). Верш—2, 23, 25, 28, 31.
 Вясна («Як з'явілася ты...»). Верш—29.
 Вясна 1915-я («Дык вось-же як прыйшла яна—жаданая вясна...»). Верш—4, 10, 11, 23, 30.
 Вясной («Ой вясна, ой вясна...»). Верш—28; пад назв. «Вясна»—1, 13, 23.
 Вячэрняя малітва («Як летніе сонца свае згасіць косы...»). Верш—3.

Г

- Галадоўліца («Стаіць мужык...»). Пераклад з рускай мовы верша Н. А. Некрасава—13.
 Гарэлка («Атругай маёю...»). Верш—1, 13.
 Генацвале («Снег бялецца ў вышынях...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23.
 Германский фашизм—злейший враг белорусского народа. (Артыкул, 1941 г.)—23.
 Голад («Праз поле, праз хаты і сёлы...»). Верш—5.
 Голуб і дзязюк («Любе голуб галубку...»). Верш—2.
 Гоніш мяне, панічок («Гоніш мяне, панічок...»). Верш—1, 13, 23.
 Град шчаслівы («Горад шчаслівы, шчаслівя сёлы...»). Верш—25.
 Госці («Ка мне ў госці з прывітаннем шчырым...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
 Грабар («Ужо даўно, у вялікім у горадзе...»). Верш—3.

- Грабежнік («Брыдзе, паўзе сліўнём раз'юшаны грабежнік...»). Верш—9, 10, 11, 12, 23.
- Град («О вы, што век цэлы адзеты і съты...»). Верш—1, 10, 11, 13, 23.
- «Грай, мая жалейка...». Верш—13.
- Грай-жа, музыка («Цёпла, спакойна, цёпла і съта...»). Верш—3.
- Грайце, песні («Ці то позна, ці то рана...»). Верш—3, 23.
- Груган («З па-над лесаў, з па-над хмараў...»). Пер. верша В. Сыракомлі—3.
- Груган і салавей («Груган, сустрэўши салаўя...»). Верш—4, 11, 23.
- Грузія («Грузія, дружная з сонцам краіна...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23, 26, 28, 30, 31.
- Груша («Калышыца стаletня...»). Верш—3; пад назв. «Дзікая груша»—25, 28, 29.
- Гуслі-самаграі («Як зайграі, загудзелі...»). Верш—2, 10, 11.
- Гусляр («Гэй, гусляр, гусляр...»). Верш—2, 23.
- Гутарка аб кепскім гаспадары («Кепска калі кепска...»). Верш—11.
- Гутарка аб кепской гаспадыні («З кепской гаспадыніяй кепска жыць вядома...»). Верш—11.
- Гэй наперад! («Гэй, наперад, покі сэрца...»). Верш—3, 10, 11, 23, 30.
- Гэй паехаў сын Даніла. («Гэй паехаў сын Даніла...»). Верш—28.
- Гэй ты, дзяўчына, кветка-лілея... Верш—4, 10, 23.
- Гэй ты, сэрцайка... («Гэй, ты, сэрцайка, не тужы, замры...»). Верш—13, 23.
- Гэта крык, што живе Беларусы! («Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор...»). Верш—1, 10, 11, 13, 23.

Д

- Да дзяўчата («Ой, дзевачкі, любанькі...»). Верш—1, 13.
- Да дзяўчынкі («Не цурайся, дзяўчынка-галубка, мяне!..»). Верш—3, 10, 11, 23.
- Да моладасці. («Ты скажы, скажы...»)—23; пад назв. «К моладасці»—3.
- Да мужычка («Эй скажы, мужычок...»). Верш—1.
- Да N («Нядайна з табой мне спаткаца прышлося...»). Верш—11, 13.
- Да песень («Песні мае песні, смуткаў маіх дзеци!»). Верш—10, 11, 13, 23; пад назв. «К песням»—1.
- Да сваіх думак («Думкі, думкі-весялушки...»). Верш—1, 10, 11, 13.
- Да сваіх думак («Скажыце мне думкі!»). Верш—2.
- Дайце мне... («Дайце мне волю, дайце арліную...»). Верш—4, 11, 13, 23.
- Дайце скрыпку мне маю... (З цыкла «Аб мужыцкай долі»)—3.
- Далей і болей... («Далей і болей рвуцца і хоцуць...»). Верш—13.
- Дзілевак. («Скажаш, напэўна, добры чытальніку...»). Верш—11, 13.
- Дарогі («Дарогі вы шасейныя...»). Верш—6, 7, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 30, 31.
- Даўней і цяпер («Даўней мы пану...»). Верш—11, 13, 23.
- Два браты («Былі два браты...»). Верш—2.
- Джамбулу («Джамбулу я песню сягоння пяю...»). Верш—8, 10, 11, 12, 20, 23.

- Дзве дзяўчыны («Па ўзгорках, па далінах...»). Верш—7, 11, 12, 23, 30.
- Дзве долі («Расце бярозка сярод поля...»). Верш—4, 23.
- Дзве сястры («На тутэйшай зямлі...»). Верш—7, 10, 12, 23, 26, 30.
- Дзве таполі («Там, за вёскай, у полі...»). Верш—10, 23.
- Дзе? («Дзе ты, хатка, дзе сялібка...»). Верш—3, 23.
- «Дзе-б і праўда жыла...» («Дзе-б і праўда жыла, дзе-б і доля цвіла...»). Верш—13, 23; пад назв. «З пралетных дум»—1.
- Дзе вы?.. («Дзе вы, хлопцы непакорны...»). Верш—3, 10, 11, 23.
- Дзе крыўда адвечная спела («Дзе крыўда адвечная спела...»).
- Верш—6, 7, 11, 12, 23, 30.
- Дзе мой дом, дзе ты хата мая... (Верш з цыкла «З песень без замельнага»)—3.
- Дзе ні вылеці з няволі... («Дзе ні вылеці з няволі...»). Верш з цыкла «З песень аб мужыцкім горы»—1, 13.
- Дзе ні кінь—дык клін («Ну а як табе на службе...»). Верш—4.
- Дзе стаяў двор панскі («Дзе стаяў двор панскі...»). Верш—11, 12.
- Дзе ты схавалася, яснае сонца... Верш—13.
- Дзе ты, шчасце маё, дзе ты светлая доля... Верш—3.
- Дзед і баба. («Быў сабе дзед і баба...»). Верш—5.
- Дзень добры, Масква!.. («Дзень добры, Масква, як вясна, маладая...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23, 26, 28, 30, 31, 32.
- Дзень канстытуцыі («Дзень канстытуцыі...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23, 30, 32.
- Дзікая груша («Калышыцца сталетняя сягоння...»). Верш—25, 28, 29; пад назв. «Груша»—3.
- Дзякую партыі Леніна—Сталіна («Дзякую партыі Леніна—Сталіна...»). Верш—12, 23, 32.
- Дзяўчынка, галубка мая («Дзяўчынка, галубка мая...»). Верш—1, 13.
- Дзяўчынка і вянок («Сонца ўтульна паглядала...»). Верш—3.
- Дзяўчынцы («Ты адзінокай, я сіратою...»). Верш—2.
- Для куска хлеба («Для куска хлеба, чорнага хлеба...»). Верш—11, 13, 23, 30.
- Для нас цвітуць сады («Для нас цвітуць сады і агароды...»). Верш—31.
- Для тых, якіх люблю («Палюбіў я Марусю ўсім сэрцам...»). Верш—6, 7, 10, 12, 23, 30.
- Для яе («З зорак усходніх, заходніх з бліскучай...»). Верш—3; пад назв. «З зорак усходніх, заходніх, з бліскучай»—23.
- Днём і почкай працаваў ён... Верш—4.
- Добра жыць, тварыць і змагацца ў эпоху нашага мудрага Сталіна (Прамова на вечары ў Доме пісьменніка 28 мая 1935 г.)—23.
- Доля («Ные сэрца без патолі...»). Пер. верша В. Сыракомлі—3.
- Доля ўдавы («Як гляну я, гляну ў свет зрэнкай хмурліваю...»). Верш—11, 13, 23.
- Доўгажданая («Ты прыйшла ка мне тады»). Верш—3, 10.
- Дружная праца («На нашым полі...»). Верш—29.
- Дрэмле Юрка («Есьць старонкі, дзе ў народзе...»). Верш—4.
- Дуб («Калыханы вятрамі...»). Верш—13.
- Дуб («Распусціўшы вецице...»). Верш—3, 25, 28, 31.
- Дужыя і слабыя («На балі жыцця шумнага...»). Верш—13, 23.
- Думка («Нудна ў думках Тамаша...»). Верш—2, 23.
- Думка («Пакуль старасьць неўдалая...»). Верш—4, 11.

- Думка («Эх, мой брагка, эх мой родны...»). Верш—4, 10, 11, 23, 30.
 Думкі («З неспакоем думкі роем...»). Верш—1, 13, 23.
 Думкі («Нашто-ж чорныя мне бровы...»). Пер. з украінскага верша Т. Шэўчэнкі—1, 13.
 Думкі перад вясной («Штодзень вышэй, штодзень цяплей...»).
 Верш—11, 13.
 Думы маркотныя... («Думы маркотныя...»). Верш—11, 13.
 Лучулі сіверы («Дунулі сіверы з поўначы...»). Верш—4, 11.
 Душачка, шынкарка («Душачка, шынкарка...»). Верш—4.
 Дыктатура працы («Культуру хамства...»). Верш—6, 7, 11, 12, 30.
 Дэпутаты і грамадзяне («Селі ў Думу думаць думы...»). Верш—4, 11, 23.

E

Ен і яна («Гэткая пары на свеце...»). Верш—3.

Ж

- Жальба дзяўчыны («Эй, ты доля залатая...»). Пер. з польскай мовы верша Яскулкі—13.
 Жальцеся, грайкія сгруны («Ліра змірае ў спакою...»). Верш—2, 23.
 Жар ня згас («Цяжка, горка мы жылі...»). Верш—4.
 Жнеям («Красаваў, наліваўся...»). Верш—3.
 Жніво («Годзе жыццё маё, годзе наснепалае...»). Верш—3, 28, 31.
 Жніво («Жнеяў прышла во дружына вялікая...»). Верш—29.
 Жніво («Няспелая постаць шчаслівых пасеваў...»). Верш—3, 10, 11, 23.
 Жняя («Як сама царыца...»). Верш—3, 10, 11, 23, 28.
 Жывём у сонечнай краіне... Верш—29.
 Жыў музыка Налім... Верш—23.
 Жыццё маё належыць народу, правадыру (Артыкул, 1939 г.)—23.

З

- З асеніх напеваў («Не гудзі так, восень...»). Верш—1, 3, 13, 23.
 З бяды і нуды («Не даеш ты, бяды...»). Верш—11, 13.
 З вясной («Як злышла святая...»). Верш—4.
 З вячэрніх дум («Як нябеснае згасне за лесам свято...»).
 Верш—4.
 З гора ды з бяды («Гэй, хадзі ў карчомку...»). Верш—3.
 З дарогі («Дарогай шырокай, з дарогі нялёткай...»). Верш—13.
 З дня ў дзень («Жывём з дня ў дзень мы столькі лет...»). Верш—4.
 З думак жабрака («Я чалавечак жабрачай натуры...»). Верш—4.
 З думак маркотных («Трудненка, ой, жыці...»). Верш—2.
 З зорак усходніх, заходніх, з бліскучай... Верш—23; пад назв. «Для яе»—3.
 З кірмашу («Я іду з кірмашу...»). Верш—2.
 З Конрада Валенрода. Перакл. урыўка з паэмы А. Міцкевіча «Конрад Валенрод»—3.
 З кутка жаданняў («З цэлым народам гутарку весці...»). Верш—3, 10, 11, 23.

- З летніх малюнкаў («Коціца, уеца далінкай крыніца...»).
Верш—3, 23.
- 3 людзьмі («Трудна, крыўдна жыць на свеце...»). Верш—11, 13.
- 3 маіх думак («Я не сокал зоркавокі...»). Верш—1.
- 3 маіх песень («Што нахлыне ў душу...»). Верш—1, 13, 23.
- 3 маркотных думак... («Ці вымкну я птушкаю з думкай пралётнаю...»). Верш—11, 13.
- 3 надзеяй гаротнай... («З надзеяй гаротнай, з слязою чырвонай...»).
Верш—11, 23.
- 3 недацветаў («Зелянелі лагі...»). Верш—3, 23.
- 3 новай думкай («З новай думкай, з новай песняй...»). Верш
з цыкла «На заходнє-беларускія матывы»—8, 10, 11, 23.
- 3 Новым годам! («З Новым годам...»). Верш—5, 11, 12, 23.
- 3 нуды («Нудна... Штосьці ломіць косці...»). Верш—4, 13.
- 3 павяўшай славы («З павяўшай славы...»). Верш—5, 7.
- 3 песень аб бітвах («Іраюць сурмы баявыя...»). Верш—1, 13.
- 3 песень аб вясне («І зелень, і кветкі і песні...»). Верш—23.
- 3 песень аб вясне («Свяціла сонца, птушкі пелі...»). Верш—1, 13.
- 3 песень аб мужыцкай долі («Чый шнур, вузак, убог...»). Верш—2.
- 3 песень аб мужыцкім горы («Дзе ні выляці з няволі...»). Верш—1;
пад назв. «Дзе ні выляці з няволі»—13.
- 3 песень аб няволі («То не свісты зімовай мяцеліцы...»). Верш—11,
13, 23, 30.
- 3 песень аб сваёй старонцы («Невясёлай старонка...»). Верш—1,
10, 11, 13.
- 3 песень барацьбы за волю. («Спіце, хто згінулі ў бойках за
люд...»). Пер. з рус. мовы верша Д. Цэнзара—13.
- 3 песень бедака («Ой, кепска жыці...»). Верш—11, 13, 23.
- 3 песень беззямельнага («Ніваў загоны...»; «Як спыніўся я за
хатай...»; «Што за шчасце, што за доля...»; «Растапілісь
гурбы...»; «Паляці ты лесам-полем...»; «Ой скажы ты, без-
зямельнік...»; «Дзе мой дом, дзе ты хатка мая...»). Цыкл
вершаў—3.
- 3 песень беззямельнага («Ніваў загоны...»). Верш—23.
- 3 песень беззямельнага («Ох, як гляну, гляну я...»). Верш—13, 23.
- 3 песень беларускага мужыка («Я—багач, я—магнат!...»). Верш—1,
13, 23.
- 3 песень жыцця («Нарадзіўся на долю-нядолю...»). Верш—2, 3.
- 3 песень мужыцкіх («Няма хлеба, няма солі...»). Верш—1; под
назв. «Вось тут і жыві»—10, 11, 13, 23, 30.
- 3 песень мужычых («Гора нам бедным, гора, загнаным...»).
Верш—4, 10, 11, 23, 30.
- 3 песень нядолі («Колькі жудкага...»). Верш—4, 11, 13, 23.
- 3 песень нядолі («Шумныя бярозы...»). Верш—13, 23.
- 3 пралётных дум («Дзе-бы праўда жыла...»). Верш—1; под назв.
«Дзе-б і праўда жыла...»—13.
- 3 пралётных думак («Па жыццёвай па цяністай...»). Верш—1;
под назв. «Па жыццёвай пущіне»—13.
- 3 сіроцкай долі («Блудзіла сіротка па полі...»). Верш—11, 13.
- 3 табою («З табою спаткаліся ў лесе...»). Верш—3.
- 3 угодковых настрою («Як пабег тады той...»). Верш—7, 11,
12, 23.
- За годам год («За годам год, за родам род...»). Верш—2.

- За думаю дума роем вылытае... Перакл. з украінскай мовы верша Т. Шчучнікі—1, 13.
 За касой («Кожны раз, як жывой муравой-дываном...»). Верш—3, 10, 11, 23, 30.
 За сахой, бараной... (Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі»)—3.
 За свабоду сваю («За свабоду сваю ўсей душой пастаю...»).
 Верш—3, 10, 11, 23, 30.
 За ўсё... («За ўсё, што сёняя маю...»). Верш—10, 11, 12, 23, 30.
 За чаркай («Ну, што сумен там ты, мой дзяцюк малады...»).
 Верш—3
 За чужую ёлку («Было іэта, было гэта...»). Верш—2.
 За што?.. («Маці мая, маці...»). Верш—11, 13.
 За што («Ой, мае вы песні...»). Верш—3.
 Забытая карчма («Павыбіты вокны...»). Верш—4, 7, 11, 13.
 Забытая скрыпка («Доўга пад трамай ляжала...»). Верш—3.
 Завітаў Пятрок («Завітаў Пятрок...»). Верш—2.
 Загудзелі гулка трубы. Верш—8.
 Зажынкі («Натачы, кавалёк...»). Верш—3.
 Зазімак («На ўзоры, на даліны...»). Верш—2.
 Заклятая кветка («Чуць толькі Купальскае свята...»). Верш—3, 10, 11.
 Замаўчэце, думы... («Як дуброваў шумы...»). Верш—11, 13.
 Замковая гара («Над Віллею ракой...»). Верш—2.
 Запела вясна сваю песню («І шумам задумнага лесу...»). Верш—4.
 Запушчаны палац. («Твой кволы валадар, забыўшыся навук...»).
 Верш—3.
 Заручыны. («Далёкай, нялёгкай сцяганы хадзьбой...»). Верш—3.
 Засвяціла цяпло... («Засвяціла цяпло бляскам радасці яснай...»).
 Верш—13, 23.
 Засвяціла ясна зорка («Засвяціла ясна зорка...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—11, 12, 23, 30.
 Засталіся півы, сёлы («Вышлі роднай вёскі дзеци...»). Верш з цыкла «Песні вайны»—4.
 Заўсёды гатоў («Піонер я малады, хоць куды...»). Верш—31.
 Заўсёды наперад («Ты слухай, паслухай...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
 Захад сонца. («За нязнаную даль пахмурную...»). Верш—11, 13, 23.
 Зашумеў лес разгуаны («Зашумеў лес разгуаны...»). Верш—10, 11, 13, 23, 30.
 Зашуміць, загудзіць. («Зашуміць, загудзіць завіруха...»). Верш—7, 11, 12, 23.
 Званы («Гудуць званы з дня ў дзень...»). Верш—4, 7.
 Звяяваным («Спіце ўсе тыя, што праўды па свеце шукалі...»).
 Верш—3, 23.
 «Звядз» («Дырэктывы партыі, ўрадавы дэкрэты...»). Верш—6, 11, 12, 23.
 Згінула сонца... («Згінула сонца. Белыя, грозныя...»). Верш—11, 13, 23.
 Згнаник («Выгналі з хаты, выгналі людзі...»). Верш—3.
 Здаецца-ж, было гэта ўчора («Здаецца-ж, было гэта ўчора...»).
 Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23.
 Зіма («Белы стрэхі, бела поле...»). Верш—29.
 Зіма («Было ўпла. У ваконца...»). Верш—3, 25, 28, 31.
 Зіма («На марозе, на мяцеліцы...»). Верш—3.

- Зіма («Прышла зіма халодная...»). Верш—1, 10, 13, 23.
 Зімовая ночь («Каля зоркі зорка...»). Верш—3, 23, 28.
 Зімой у лесе («І ляглаж цішыня...»). Верш—2, 23, 25, 28, 31.
 Зімой у лесе («Снег пушаны залёг...»). Верш—29.
 Зімою (паэма)—4, 11, 18, 23.
 Злажыўши руکі («Злажыўши руکі накрыж»). Верш—11.
 Змачу пёрка («Змачу пёрка ў атрамэнту...»). Верш—1, 13.
 Зноў будзем шчасце мець і волю («Лютую Гітлер ашалелы...»).
 Верш—9, 10, 11, 12, 23, 30, 31.
 Знямога («Плача сонца маладое...»). Верш—2.
 Зоркі («Ночкай, як толькі выходзіў я з хаты...»). Верш—3, 23.
 Зпрасоння («Не! досыць, досыцы!...»). Верш—1.
 З'езду Советаў («Знатныя людзі совецкай зямлі...»). Верш—6, 7,
 11, 12, 23, 30.

I

- I. Буйніцкаму («Важна рэй, Ігнат Буйніцкі...»). Верш—3.
 I вецер, і сокал, і я... («I вецер, і сокал, і я...»). Верш—2, 10,
 11, 23.
 I прыдзе («I прыдзе новых пакаленняў...»). Верш—7, 10.
 I як тут не смяцца («На нашым хітрым свеце...»). Куплеты—I,
 10, 11, 13, 23.
 Ігнат і п'яўкі («Лет шмат таму назад...»). Байка—3.
 Ідзе вясна («Ідзе вясна...»). Верш—4.
 Іспанія будзе свабоднай («Зараза ў Севіллі, у Грэнадзе...»).
 Верш—7, 11, 12, 23.
 Ісцінна-чорнае трою («Сып, калега, сын «во-всю...»). Верш—11.

K

- К моладасці («Ты скажы, скажы...»). Верш—3; пад назв. «Да
 моладасці»—23.
 К песням («Песні мае, песні...»). Верш—1; пад назв. «Да пе-
 сень»—10, 11, 13.
 К сваім думкам («Скажыце мне, думкі...»). Верш—2.
 Каб («Каб таму па локаць адсушыла руکі...»). Верш—11.
 Каб я князем быў («Каб я князем быў уладарным...»). Верш—3, 23.
 Каб я меў загончыкі нівы.. Верш—23.
 Каваль быў луганскі.. Верш—8.
 Калі ў свет я ні гляну прыгожы.. Верш—13.
 Калгасу «Чырвоны баец» («Панаваў тут Едка...»). Верш—6, 11.
 Калі пачнуць... («Калі пачнуць збірацца хмары...»). Верш—4.
 Калыханка («Спі, мой маленъкі сыночак...»). Верш з цыкла «На
 заходнє-беларускія матывы»—8, 11, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32.
 Каму? («Каму вас, песні, я, ня смелы...»). Верш—1; пад назв.
 «Каму вас песні?»—10, 11, 13, 23.
 Каму («Тым саху, плуг толькі здаці...»). Пер. з польскай мовы
 верша М. Канапніцкай—1, 13.
 Каму вас, песні? («Каму вас, песні...»). Верш—10, 11, 13; пад
 назв. «Каму?»—1.
 Кандыдатам народа («Не аб сонцы, што нам свеціць...»). Верш—8,
 11, 12, 23, 30.

- Канюх («Есць, братцы мае вы, у нашым народзе...»). Верш—1, 13, 23.
- Каралі («Як ішоў я ў бой кіячы...»). Пер. з польскай мовы верша В. Сыракомлі—3.
- Кароль («Я кароль над каралімі...»). Верш—5.
- Каршун («Пад небам высокім лётаў каршун...»). Верш—11, 13.
- Касцям («Дзе вы, браці-ўдалъцы, дзе вы, хлопцы-касцы...»). Верш—3, 23.
- Касцу («Стук, егук, стук, малаток...»). Верш—1, 10, 11, 13, 23.
- Касьба («Бяжыць час, дзень за днём,—скуль вазьміся Пятрок...»). Верш—1, 13, 23.
- Кат («У неба цямнейшае сажы...»). Верш—2.
- Кацярына («Ох, як гэта Кацярына...»). Верш—4, 13.
- Кепска, братцы, жыць нам стала («Кепска, братцы, жыць нам стала...»). Верш—1; пад назв. «Кепска...»—13.
- Кепска жыці! Дый што зробіш... (Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі»)—3.
- Кліч да беларускага народа (1942 г.) Артыкул—23.
- Комсамолу («Гэй ты, моладзь, наша змена...»). Верш—7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
- Коціца крыніца («Коціца крыніца...»). Верш—4, 11.
- Крыжы («Чуць мы божы свет убачым...»). Верш—2.
- Крым («О, Крым, нязведеная казка...»). Верш—5, 7, 23.
- Куды ні ўцякаю... («Куды ні ўцякаю...»). Верш—4, 11, 13.
- Куды ты рвешся («Куды ты рвешся ў знемажэнні...»). Верш—4, 13.
- Курган (пазма)—2, 3, 10, 11, 18, 23.

Л

- Лапі («Не праклінайце...»). Верш—1, 13.
- Лебедзь, шчупак і рак («Там, дзе еднасці і згоды...»). Пер. з рус. мовы байкі Крылова.—13; пад назв. «Шчупак, лебедзь і рак»—1.
- «Легла на сэрцы гора нядольнае...» Верш—3, 13.
- Лён («Як на поле, на зямлю...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 30, 31.
- Лес («Ці знаеш ты, дзяцюк нядбалы...»). Верш—3.
- Лета («Лета ты, лета прыгожа-квяціста...»). Верш—2, 23, 29.
- Лета («Шум стаіць над лясістай дубраваю...»). Верш—28, 31.
- Лета («Эх ты, лета, гарачае, бурнае...»). Верш—3, 10, 11, 13, 23, 30.
- Летам («Выйду, сяду каля саду...»). Верш—4, 11, 23.
- Летам («Звоніць поле доляй, воляй...»). Верш—25, 28; пад назв. «Поле»—24.
- Летапіснае («На магілах ваякаў...»). Верш—7, 11, 12, 23; пад назв. «Беларусь»—12, 28.
- Летняя раса («Як брыльянты рассявае...»). Верш—3, 24, 25, 28, 31.
- Ліна («Высока, разлажыста...»). Верш—1, 13.
- Лірнік вясковы. («Не аб шумна-разгульнай бяседзе-вяселлі...»). Верш—3.
- Ліст да палачан. (12 мая 1926 г.)—23.
- Людка («Як Людкі не бачу...»). Верш—3.

M

- Люлі, люлі, мужычок («Шуміць шумненька, барок...»). Верш—1, 13.
Ляроніха («Ой, ляроніха, гулянка, гульня...»). Верш—25, 29.
Магіла льва (пазма)—4, 10, 11, 16.
Мае думкі («Мае думкі, быццам кумкі...»). Верш—2.
Маё мне сонца правадыр... («Маё мне сонца правадыр...»). Верш—6,
7, 11, 12, 23, 30.
Маё цярпенне («Маё цярпенне, мой крыавы боль...»). Верш—4, 23.
Май («Да нас у госці май прыходзіць...»). Верш—7, 11, 12, 23,
25, 28, 30.
Май («Ходзіць май па свецце...»). Верш—6, 11, 12, 23, 24.
Максіму Горкаму. (Прывітанне, 1932 г.)—23.
Мала іх павесіць («Мала іх павесіць на сухой асінє...»). Верш—7,
11, 12, 23.
Маладая ачуныла («Ах, як сталася ўсё гэта...»). Верш—11.
Маладая Беларусь. («Вольны вецер напеў вольных песень
табе...»). Верш—10, 11, 23, 30.
Маладым на вяселлі («Ужо звязалі руکі вам...»). Верш—1, 13.
Маладым паэтам («Кастрычнік светам здрыгнуў...»). Верш—6, 7,
10, 11, 12, 23.
Мароз («Іду я, сняжысты, усясльны...»). Верш—5, 7, 11, 23, 24,
25, 28, 31.
Матцы («Ты гадуй сынка, матуля...»). Верш—4, 28.
Мая вера («Не веру ідалам паганым...»). Верш—4, 23.
Мая дзяўчынка («У дзяўчынкі, у княгіні...»). Верш—3, 23.
Мая доля («Мая доля, дык вось доля...»). Верш—13.
Мая доля («Што дасі заўтра, доля змянлівая...»). Верш—3, 23.
Мая думка («Як вецер, як птушка, дзе сонца, дзе зоры...»).
Верш—3, 23.
Мая жонка («Не хачу я жонкі...»). Верш—3.
Мая малітва («Ва ўсяку мінуту, ва ўсякай патрэбе...»).
Верш—3, 23.
Мая малітва («Я буду маліцца і сэрцам і думамі...»).
Верш—11, 13.
Мая навука («Мне мудрасці кніжнай...»). Верш—4, 10, 11, 23.
Мая Радзіма («Чуй, народ совецкі...»). Верш—25, 28.
Мая хатка («І старая і крывая хатачка мая...»). Верш—1, 10,
11, 13.
Мая эпітафія («Тут ляжыць Янук Купала...»). Верш—11, 13.
Мікіта і валы. («Ці летась, ці залетась, тут ці там...»).
Байка—3, 23.
Млечны шлях («Лёг па небе шлях млечны...»). Верш—4, 7, 11.
Магучая сила (артыкул, 1934 г.)—23.
Можам часта мы плакаць.. Верш—4.
Можна («Можна хатку ўбраць тынкаваннямі з плесні...»). Верш—
10, 11, 13, 23.
Мой дом («Мой дом—прыволле звёзднай далі...»). Верш—3, 10,
11, 23.
Мой край («Цвіці-ж, каласуйся, мой край...»). Верш—28, 31.
Мой ценъ («Як прыдзе дзень майго збаўлення...»). Верш—4.
Моладзі («На цяббе наша моладзь надзея...»). Верш—4.
Мужык («Што я мужык, усе тут знаюць...»). Верш—3, 11, 13,
23, 30.

Мужык і вужака («Раз неяк зімовай парой...»). Пер. з польскага
верша А. Міцкевіча—13.
Мусіць трэба было («Ці на небе не мільён зорак * льсніць!...»).
Верш—4, 23.
Мы людзі свабодныя («Мы людзі свабодныя, вольныя птахі...»).
Верш—8, 10, 11, 12, 23, 26, 30, 31.

H

- На адвітанне («Будзь щасліва, дзяўчынка, у нядолі...»).
Верш—13, 23.
На вуліцы («Блудзіў па вуліцы я тэй...»). Верш—4, 10, 11.
На выбары вышлі... («Вялікая сталася ў свеце прыгода...»).
Верш—8, 11, 12, 23, 30.
На вялікім свеце («На вялікім свеце б'е жыццё крыніцай...»).
Верш—3.
На добры стары лад («Забудзся і працуі...»). Верш—1, 13.
На жалейцы («З шумам бораў, ясакораў...»). Верш—3, 10, 11, 23.
На жалейцы («Ой! Чаму мглой палі росы...»). Пер. з польскай
мовы верша М. Канапніцкай—1, 13.
На заходне-беларускія матывы. «Верасень месяц»; «Ой, павей,
вечер!...»; «Ты мне песню спей, дзяўчына...»; «Калыханка»;
«Накарміліся панська ласкай»; «Расшумеўся лес зялёны...»;
«Прамінулі дзінікі...»; «З новай думкай»; «Ты з Заходняй,
я з Усходняй...»; «Сонца свяціла нам адналькова...»; «Слава
табе, Армі!...»; «Засвяціла ясна зорка...»; «Настаў чарод».
Цыклі вершаў—8, 11, 12, 23.
На Купалле («На Купалле, на святое...»). Верш—3, 10, 11.
На могілках («Стаю на могілках і думу...»). Верш—2.
На нашым полі («На нашым полі, полі калгасным...»). Верш—6,
7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31.
На папасе. Паэма—3, 5, 18, 23.
На Палессі («Сядро багнаў і бораў...»). Пер. з польскай мовы
верша Л. Кандратовіча—13.
На полі тае («На полі стаяў бледны снег...»). Верш—4, 23.
На польскую ноту («Свеце месяц, свеце...»). Верш—1; пад назв.
«На старую ноту»—13, 23.
На прадвесні («І сівер ледзь хаткі не зверне...»). Верш—3.
На прызбе («Сядзіць на прызбе бледны дзед...»). Верш—4.
На сенажаці. («Чуць на небе зара...»). Верш—3.
На склоне лета («Пусцее поле, моўкне птушка...»). Верш—3.
На службе («Эх, праклятая доля мая...»). Верш—11, 13, 23.
На смерць Сцяпана Булата («Задрамаў ты з доляй, з хвалай...»).
Верш—5, 11, 12, 23.
На смерць таварыша Кірава («Калісь... О, не! зусім нядаўна было
гэта...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
На старую ноту («Свеце месяц, свеце...»). Верш—13, 23; пад назв.
«На польскую ноту»—1.
На суд («На суд вам, кніжнікі, сябре я аддаю»). Верш—4, 23.
На тэму крытыкі і самакрытыкі («У век наш крытыкі сур'энай...»).
Верш—8, 11, 12, 23.
На шляху («Ляжыць, уецца ў бел-свет, як вужака...»). Верш—4.

- На што хлеб, на што багацце. (Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі). Верш—3.
- Над Іматрай («На поўначы сумнай, у Фіншчыне дзіўнай...»). Верш—3, 23.
- Над калыскай («Калыхала маці сына...»). Верш—5.
- Над калыскай («Люлі, спі, мой сынку...»). Верш—2.
- Над калыскай («Спі, маленькі мой сыночак»). Пер. з рус. мовы верша М. Лермантава—1, 13, 23.
- Над ніваю у непагоду («Постаць нязжатая слотамі гноіцца...»). Верш—3.
- Над магіламі! («Спіце, загнаныя...»). Верш—1, 13.
- Над ракой Арэсай. Паэма—6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 23.
- Над ракою ў спакою («Над ракою ў спакою...»). Верш—3, 10, 11, 23.
- Над Свіслачай («Плаўна Свіслач-рэчка...»). Верш—3.
- Навагодня жаданні («Як ідзе новы год, на ўсім свеце народ...»). Верш—3.
- Навальніца («Гром глуха грахоча пад небам высокім...»). Верш—31.
- Навука («Знаем мы навуку...»). Верш—4, 10, 11, 23.
- Накармліся панскаю ласкай («Накармліся панскаю ласкай...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 10, 11, 12, 23, 30.
- Настане такая часіна («Я веру—настане такая часіна...»). Верш—7, 11, 12, 23, 30.
- Настаў чарод («Наастаў чарэд...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 11, 12, 23, 30.
- Наш палкаводзец («Раскажу я маме мілай...»). Верш—25.
- Наша вёска («Горы ды каменія...»). Верш—3; пад назв. «Вёска»—10, 11, 30.
- Наша мінуўшчына («Мы не жылі, як жывуць людзі...»). Верш—2.
- Наша моладзь («Міная моладзь, слаўная моладзь...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23, 26, 30, 31.
- Наша песня («Зазвіні ты, як звон, і ўдар, як пярун...»). Верш—3, 23.
- Нашай долі («Гэй! Усе разам без патолі...»). Верш—1, 13.
- Нашай канстытуцыі («Мудрыя законы краіны Советаў...»). Верш—6, 11, 12, 23.
- Нашаму дэпутату («І песні, і музыка, ѹ людзі гамоняць...»). Верш—8, 11, 12, 23, 30.
- Нашаму святы («Расчыні шырокі дзверы...»). Верш—7, 10, 11, 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30.
- Нашто? («Нашто губляць парывы чыстыя...»). Верш—4, 23.
- Нашто? («Нашто хлеб, нашто багацце...»). Верш—13.
- Не глядзі («Не глядзі на мяне, не глядзі...»). Верш—4, 13.
- Не дайце згінуць... («Не дайце згінуць пясняру...»). Верш—11, 13.
- Не для нас («Не для нас гэта сонейка майская...»). Верш—3.
- Не дружы... («Не дружы з панамі...»). Верш—11, 13, 23.
- Не жалейка йграе («Не жалейка йграе...»). Верш—2, 23.
- Не кляніце мяне... («Не кляніце мяне...»). Верш—11, 13, 23.
- Не праспі («Спі, дзяўчына, покуль сонца..»). Верш—3, 23.
- Не рвіся к багатым («Ці пойдуць пажары, хваробы пад стрэхі...»). Верш—1, 10, 11, 13, 23.
- Не спадзейся («Не спадзейся, сын і матка...»). Верш—3.

Не судзіла доля («Не судзіла ты мне доля...»). Верш—4, 23.
Не тужы («Эй, дзяцюк малады, не тужы...»). Верш—11, 13.
Не ўздыхай... («Не ўздыхай, не бядуй, брат замучаны мой!..»)

Верш—23.

Не чакай... («Не чакай пацехі скорай...»). Верш—11, 13, 23.
Не чапайся, панічок! («Не чапайся, панічок!..»). Верш—11, 13.
Не шукай («Не шукай ты шчасця, долі...»). Верш—10, 11, 30.
Непагода («І чаго-ж, непагода слязлівая...»). Верш—13.
Нібы казка («На свеце, на белым жыў Янка адзін...»). Верш—11.
Ніваў, загоны... Верш з цыкла «З песень беззямельнага»—3,
10, 11, 23.

Нікому. Паэма—10, 11, 18.

Новая восень («Па-новаму восень палеткі...»). Верш—6, 7, 10, 11,
12, 23, 25, 26, 28, 30.

Новы год («Са звонам путь, са свістам пугаў...»). Верш—4, 11.
Ноч за nochkai («Ноч за nochkai ідзе, сцішна, тайна брыдзе...»).
Верш—3.

Ночка («Лягла туманом...»). Верш—2.

Ночцы («К табе, мая nochan'ka цёмная...»). Верш—4.

Нуда («Будзь ты дуж, як вада...»). Верш—1, 13.

Нябошчык («Надаела чалавеку...»). Верш—1, 13.

Няма гроши («Кожны гэта пэўна скеміў...»). Верш—4.

O

О так! Я—пролетар... Верш—5.

Ой, вяду бяду... («Ой, вяду бяду, а бяда мяне...»). Верш—5.

Ой, гула завіруха. Верш—8.

Ой, павей, вецер («Толькі йшчэ ўчора, не далей...»). Верш з цыкла
«На заходне-беларускія матывы»—8, 11, 12, 23.

«Ой, скажы ты, беззямельнік...». Верш з цыкла «З песень беззямельнага»—3.

Ой, чаму на хаты гэтая («Ой чаму на хаты гэтая...»).
Верш—1, 13.

Осень («З буйных ліп і бяроз...»). Верш—25; пад назв. «Восень»—28.

P

Па дарозе («Ідзеш па каменнях...»). Верш—11.

Па Даўгінаўскім гасцінцы («Пусціўши дома пагалоску...»).
Верш—11.

Па жыццёвай путьвіне («Па жыццёвай, па цернітай...»).
Верш—13; пад назв. «З пралётных думак»—1.

Па заходзе («Мой міленькі прышоў ка мне...»). Верш—3.

Па межах родных («Па межах родных і разорах...»). Верш—3.

Пабоішча («Ноч не спаўши, дзень не ёўши...»). Верш—4.

Паводка («Крэпкі, магутны аковы зімовыя...»). Верш—3, 23.

Пад крыжам («З балеснаю ў сэрцы пакорай...»). Верш—3.

Пад чырвонай зоркаю («Пад чырвонай зоркаю...»). Верш—6, 7,
11, 12, 23.

Падарожны («Дарогай шырокай, з дарогі далёкай...»). Верш—1.

Падарожны («Цягнецца, пляцецца...»). Верш—13.

Паднялася Беларусь. Артыкул—9.
«Падсякайце тое дрэва...». Верш—3, 23.
!Падыдзі... «Падыйдзі, пасядзі, паглядзі...»). Верш—2.
Падымайся, уставай («Падымайся, уставай...»). Верш—3.
Пажалей мужыка («Пажалей мужыка-бедака...»). Верш—1; пад назв. «Пашкадуй мужыка»—13.
Пажоўкнуў ліст... Прыгаслі вочы... (Пер. з украінскай мовы верша Т. Шэўчэнкі)—13.
Пакахай мяне, дзяйчынка... («Плыве рэчачка далінкай...»). Верш—2.
Пакіньма напуста на лёс свой наракаць... Верш—13, 23.
Паклон мой народу за песню («Аб горы-нядолі народа...»). Верш—12, 23.
Палац («Стогніць над мурам халодным таполі...»). Верш—3.
Паліліся мае слёзы («Паліліся мае слёзы...»). Верш—11.
Паляўнічы і пара галубкоў («Быў чалавек, якога ўсім было за-
ніццем—палаяванне...»). Верш—3.
Паляці, мая мысьль («Паляці, мая мысьль, лётам сокала...»).
Верш—3, 10, 11, 23.
Паляці ты лесам, полем... (Верш з цыкла «З песень беззя-
мельнага»)—13.
Памаліся («Памаліся, старча...»). Верш—2.
Памрока над Польшчай завісла... («Памрока над Польшчай за-
вісла...»). Верш—8, 11, 12, 23.
Памяці дагестанская ашуга Сулеймана Стальскага («Уміралі,
будуць уміраці людзі...»). Верш—8, 10, 11, 23, 30.
Памяці Максіма Горкага («Вачэй тваіх ясных зара-зараніца...»).
Верш—8, 10, 11, 12, 23, 30.
Памяці Мар'і Канапніцкай («І зыйшла ты, пяснярка народаў...»).
Верш—3.
Памяці С. Палуяна («Куды ідзэм?.. куды пракляще нас вядзе?..»).
Верш—2.
Памяці Т. Шэўчэнкі («Сягоння на Украіне вялікае свята...»).
Верш—2, 10, 11, 23, 30.
Памяці Шэўчэнкі («Ад гасцінца да гасцінца...»). Верш—3, 23.
Памяці Эдуарда Самуйлёнка («Дружа мой, сокале ясны, кры-
латы...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23.
Пані Твардоўская («Пъюць, ядуць і люлькі смалюць...»).
З Міцкевіча. Верш—3.
Паніч і Марыся («Свеце месяц, свеце...»). Верш—1, 13.
Пара. («Раз-другі сохі-крывулі...»). Перакл. з польскай мовы
верша М. Канапніцкай.—1, 13.
Парад («Во спачатку ідзе пяхота...»). Верш—25.
Партызаны («Як ішлі ў лясы партызаны...»). Верш—6, 7, 10, 11,
12, 23, 26, 30.
Пастушок («Тру-гу-гу! Тру-гу-гу...»). Верш—29.
Пастушок («Яшчэ і сонца не ўышло...»). Верш—31; пад назв.
«Пры скацінے”—1, 13.
Паўлінка (п'еса)—19, 22, 23.
Паўстаў народ («Паўстаў народ мой беларускі герайчны...»).
Верш—9, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
Пахаванне («Пахаваў я сярод злому...»). Верш—4.

- Пашкадуй мужыка! («Пашкадуй мужыка-бедака...»). Верш—13;
пад назыв. «Пажалей мужыка»—1.
- Паззія («Праўду з няпраўдай...»). Верш—4, 11, 13.
- Паэта і цэнзар («Цяпер ці калісъці не ўцямлю...»). Верш—5, 11.
- Паэтам («Паэты вучаньці месцы, вёскі...»). Верш—11, 13.
- Паяжджане («Распаўзлася па абшары...»). Верш—4, 7, 10, 11.
- Певец свабоды (Артыкул 1937 г., прысвечен А. С. Пушкіну)—23.
- Перад бурай («Грамадзянца щёмны хмары...»). Верш з цыкла
«Песні вайны»—4.
- Перад бурай («Што бачу?—усё ціха, усё спіць пад няславай...»).
Верш—10, 11, 13, 23, 30.
- Перад вісельній. («Прыблуды з-пад Невы крывавай...»).
Верш—11, 30.
- Перад вясной. («Рушыўся снег, зашумела вада...»). Верш—1, 13.
- Перад ночкай («Змерклі. Цёмнасць агні пале...»). Верш—3, 23.
- Перад сёмухай («Гаю, гаю, гаю...»). Верш—11, 13.
- Першыя песні («Першыя песні—першыя чуткі...»). Верш—4, 13, 23.
- Песенка для некаторых маладых людзей («У нас маладых лю-
дзей дужа вучоных...»). Верш—1, 13, 23.
- Песні вайны: 1. Варожбы; 2. Перад бурай; 3. Склік; 4. Разлука;
5. Засталіся нівы, сёлы...; 6. Пабоішча. Цыкл вершаў—4.
- Песня («Ах адкуль-жа гэта вестка...»). Верш—4.
- Песня («Бяжыць шыбка ручайніка...»). Верш—2.
- Песня («Гнаны Янка доляй...»). Верш—4.
- Песня («Зайшло ўжо сонейка, цень лёг на гонейка...»). Верш—3,
10, 11, 23.
- Песня («Каб была я перапелкай, каб я волю мела...»). Верш—4,
23, 28.
- Песня («Ой, рана, рана войска ўставала...»). Верш—8, 11, 12, 23.
- Песня («Па зімовай па дарожцы...»). Верш—2, 23.
- Песня («Там, гэй на ліпе на расахатай...»). Верш—4.
- Песня («Як крыніца, льецца, рвецца...»). Верш—4, 7, 10, 11,
12, 23.
- Песня аб песнях («Туды-сюды, там ды сям...»). Верш—1, 13, 23.
- Песня-байка («З-за далёку, з-пад усходу...»). Верш—3, 23.
- Песня будаўніцтву («Прыдзе новы—а мудры—гісторык...»).
Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 30.
- Песня вольнага чалавека («Дарэмна свістамі нагаек...»). Верш—1,
13, 23.
- Песня жнєяў («Бор наш высокі над усе бары...»). Верш—3.
- Песня жней («Пагнўышы ў круг худыя спіны...»). Верш—1, 10,
11, 13, 23, 30.
- Песня званара («На высокай гарэ, дзе ніхто не арэ...»).
Верш—3, 23.
- Песня і казка («Песня і казка ходзяць у пары...»). Верш—5, 7,
11, 23.
- Песня і сіла. («Дайце разгону, прастору...»). Верш—2, 23.
- Песня-казка («Гэй! далёка за морам, за сінім...»). Верш—2.
- Песня мая («Песня мая не ўзышла сярод кветак...»). Верш—3,
10, 11, 23, 30.
- Песня сіроткі («Трэба мне, сіротцы, доля...»). Верш—3, 23.
- Песня сонцу («Вольным гоманам хвоек высокіх...»). Верш—3, 10,
11, 23.

- Песня трактарысты («Трактар, мілы трактар...»). Верш—7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.
- Песний толькі («Песний толькі на свеце жыву я...»). Верш—11, 23.
- Песнямі ўслачлю сваімі... Верш—29.
- Песняру-беларусу («Пытаеш ты, якім быць трэба...»). Верш—3, 23.
- Піонерскае («Будзь гатоў ты, ваяка малы...»). Верш—10, 11, 12, 30.
- Плачуць мае песні («Жудка стогнуць рэкі...»). Верш—1, 13, 23.
- Пойдзэм... («Пойдзэм, сушачы вечных крыўі й слёз разводзе...»). Верш—11, 13, 23.
- Покуль сонца ўзыйдзе... («Покуль сонца ўзыйдзе...»). Верш—11, 13, 23.
- Поле («Звоніць поле доляй, воляй...»). Верш—24; пад назв. «Летам»—25, 28.
- Поле («Люблю цябе, поле...»). Верш—25, 28, 31.
- Поле («Поле маё, поле!...»). Верш—2.
- Поле роднае («Ты і пелікай...»). Верш—4, 13, 23, 30.
- Прагрымела слава... Верш—8.
- Прад світаннем («Ціха... Бачце: штось варушыцца...»). Верш—3, 23.
- Праз вайну («Зіма, на дварэ мяцеліца вее...»). Верш—11, 13, 23, 30.
- Праз што плачаш, мужычок... Верш—3, 23.
- Прамінулі дзянькі («Прамінулі дзянькі роскашы вясёлай...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 11, 12, 23, 30.
- Прамова на юбілейным Пленуме ССП СССР у Кіеве, прысвечаным 125-годдзю з дня нараджэння Т. Г. Шэўчэнкі—23.
- Прамова на ўрачыстым паседжанні, прысвеченым 35-годдзю літаратурнай дзейнасці—23.
- Праступнік («Судзіце мяне ў ссылку...»). Верш—4, 11, 13, 23.
- Прафесару Б. Эпімах-Шыліла. З Новым 1910 годам («Дружным ходам, год за годам...»). Верш—2.
- Працай дружнай, калектыўнай («Працай дружнай, калектыўнай...»). Верш—6, 11, 12, 23, 30.
- Працуй («Працуй. бедачыцца, гаротна...»). Верш—1, 13.
- Праявы («Што за плач такі здаецца...»). Верш—4.
- Пры выпіўцы («Вось і карчомка...»). Верш—4, 13.
- Пры скаціне («Яшчэ і сонца не ўышло...»). Верш—1, 13; пад назв. «Пастушок»—31.
- Прывет вам... («Прывет вам, вольныя паэты...»). Верш—7, 10, 11, 12, 23, 30.
- Прывітанне («Зноў я з вамі, са сваімі...»). Верш—2, 10, 11, 23.
- Прыпейка («На што бабе агарод...»). Верш—4, 13.
- Прыстаў я жыць («Прыстаў я жыць на белым свеце...»). Верш—3.
- Прышла восень («Прышла восень, мужычок...»). Верш—3, 13, 23.
- Пусть звенят песни советские во всем мире (Падзяка Партыі і Ураду за атрыманне Сталінскай прэміі)—23.
- Пчолы («Мой сад калодамі абведзен мёдных пчол...»). Верш—4.
- Пчолы і трутні («Стай даводзіць селяніну...»). Верш—4, 11, 23.
- Пяцровы час («Вот часіна, вот агніста...»). Верш—2.

P

- Радзіме («Беларусь, мая радзіма...»). Верш—31.
Развейся, туман... («Развейся, туман, расплывіцесь хмари...»).
 Верш—3, 10, 11, 23.
Разлад («Куды ні глянеш—людзі, людзі...»). Верш—4, 11, 13.
Разлука («Вечер завый па сялібах...»). Верш з цыкла «Песні вайны»—4.
Раскіданае гняздо. Драма—20, 22, 23.
Растапілісь гурбы... Верш з цыкла «З песень бяззямельнага»—3.
Расшумеўся лес зялёны («Расшумеўся лес зялёны...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 11, 12, 23.
Рвіся, думка!.. («Покі старасць неўдалая...»). Верш—3, 23.
Рвуцца сілы... («Сняща слёзы, сэрца ные...»). Верш—13.
Роднае слова («Магутнае слова, ты, роднае слова...»). Верш—11, 23, 30.
Роднае слова («Пад назалай крыўдаў...»). Верш—3, 10, 11.
Родны дом («Ці любіш дом? Свой родны дом...»). Пер. з польскай мовы верша М. Канапніцкай—3.
Родныя песні («Гэй, рэдныя песні! Вы ў суме і ў горы...»).
 Верш—4, 11, 13, 23, 30.
Русалка («Дайце галінку, дайце павесіцца...»). Верш—3.
Рэчка («Між гор, далінаю, за вёску...»). Верш—3, 25, 28, 31.
Рэчка («Рэчка ўеца і смяецца...»). Верш—29.

C

- Сагнуўшы плечы ў крук... (Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі...»)—3, 23.
Сад («Галё панацца разлапушыў...»). Верш—3.
Сажань шырынёю («Сажань шырынёю...»). Верш—3, 13.
Салёная («Малы сынок...»). Пер. верша Н. А. Некрасава—13.
Самалёту «Максім Горкі» («І не ад варожае кулі ў бітве»).
 Верш—6, 7, 11, 12, 23.
Саха («Друг мой неадчэнны...»). Верш—1, 13.
Свайму народу («Табе, народ мой, згібнуты ў аковах...»).
 Верш—4.
Сват («Гэй, лінь там у чарку! Вы-ж ціха быць хлопцы...»).
 Верш—3.
Сватаная («Прыстройся, дзяўчынка-нябожжа...»). Верш—1, 13, 23.
Съяякам па гутарцы («Шлю вам песняй, братнім словам...»).
 Верш—3, 10, 11, 23, 30.
Святочныя вершы («Не пра быўшае кайданнае...»). Верш—8, 11, 12, 23, 30, 32.
Свінапас і стрычатка («Свінапас, злавіўшы зрадна...»).
 Верш—4, 23.
Святая праўда («О, колькі гора з водкі ў нас...»). Верш—2.
Сей, вольны сейбіт! («Сей, вольны сейбіт...»). Верш—11.
Сельскія могілкі («Люблю я могілкі з каплічкай...»). Верш—3.
Селянін і конь («Пад гарою ў селяніна...»). Верш—4, 23.
Сёмуха («Нарэшце па відрах, па сцюжы...»). Верш—3.
Сирочая доля («Цяжка сірацінцы...»). Верш—2.

Слава табе, армія!.. («Зя лясы шумлівые...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 10, 11, 12, 23, 30.

Слава тварцу новага щаслівага жыцця. Артыкул—23.

Славуты домік («Вечер свабодны гуляе па скалах...»). Урывак з верша «Грузія»—28, 31.

Слова аб палку Ігаравым. Вершаваны пераклад з арыгінала (Друкавалася таксама пад назв. «Песня аб паходзе Іара»)—12.

Слугам аўтарным («Не папе рымскому служу...»). Верш—11, 23, 30.

Сонцу. «Ой ты, маё сонца, як-жа свеціш ясна...»). Верш—11.

Смерць забойцам А. М. Горкага («Гэтакай подласці, гэтакай зрады...»). Верш—8, 11, 12, 23, 26.

Смутна мне, божа! («Смугна мне, божа!—Куды я ні гляну...»). Верш—2.

Снег («Залегла, як пасцель...»). Верш—3, 23.

Сон («Дарогай змучаны далёкай...»). Верш—2.

Сон («Не помню дня і тэй мінuty...»). Верш—11, 13.

Сон на кургане. Паэм—15.

Сон на куцю («Сюды, ка мне за стол, хто другам...»). Пер. з польскай мовы верша Іды Пілецкай—1, 13.

Сонечнаму Шота Руставелі («Грузінка, і сонца, і снежныя горы...»). Верш—8, 10, 11, 12, 23, 30.

Сонца свяціла нам адналькова... («Сонца свяціла нам адналькова...»). Верш з цыкла «На заходне-беларускія матывы»—8, 10, 11, 12, 23.

Сонцу («Ой ты маё сонца...»). Верш—6, 7, 10, 12, 23.

Сосны («Сосны выносныя...»). Верш—6, 7, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Спадчына («Ад прадзедаў спакон вякоў...»). Верш—4, 7, 11, 23.

Спёка («Прыкам палае і жарам...»). Верш—3.

Спрасоння («...Не! досыць, досыць! Трудна далей...»). Верш—13, 23.

Спроба актавы («Удар, душа, удар ты, сэрца...»). Верш—11, 13, 23.

Спусташэнне («Га, чаго, вятрыска...»). Верш—13.

Сталін друг наш, друг народаў... («Сталін друг наш, друг народаў...») Верш—32.

Сталіну («Я Сталіну мудраму песню спываю...»). Верш—31; пад назв. «Я Сталіну мудраму песню спываю...»; у цыкле «Аб Сталіну—сейбіту»—8, 10, 11, 12, 23, 30, 32.

Старцы («З торбай кожны, з думкай важнай...»). Верш—1, 13.

Створым літаратуру леншую на свеце. Артыкул (1934 г.)—23.

Стоногае ліха («Стоногае ліха—нядоля...»). Верш—4.

Страх («Ці з ласкі, ці з неласкі боскай...»). Верш—3.

Старыя акопы («Удоўж Дняпра ляглі яны—акопы...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23.

Стужа збліжаеца («Сонца хаваеца ў хмары...»). Верш—2, 23.

Суды («На суды павялі яе звязанай...»). Верш—3.

Сумна, сумна жыць на свеце... Верш—4, 13, 23.

Сцёпка Жук («Сцёпка Жук, па бацьку Есцы...»). Верш—1, 13.

Сыны («Сыноў бацька сваіх кліча...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31.

Сыходзіш, вёска, з яснай явы... («Як сон маркотны, нежаданы...»). Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 30.

Сэрца і думка м'е кажа... («Сэрца і думка м'е кажа...»).

Верш—8, 10, 11, 12, 23, 30, 32.

Сэрца спытай («Прыгледзься днём яснаму сонцу...»). Верш—3.

Сяброўцам па долі («Покі маю ад сэрца патолі...»). Верш—2.

Сявец («На заўтра з налецю...»). Верш—4.

Сядзь тут пад крыжам... («Сядзь тут пад крыжам, сядзь ад-
дыхні...»). Верш—2.

Сяўцу («Скляніеца лета к закату...»). Верш—1 («Збліжаеца
лета к адходу...»)—13.

T

Табе, правадыр... («Табе, правадыр, мае песні і думы...»).

Верш—7, 10, 11, 12, 23, 26, 30, 32.

Так... не («Так-не, так-не...»). Верш—1, 13.

Там («Там кроў лієца, там за волю...»). Верш—10, 11, 13, 23, 30.

Тарасова доля. Паэма—8, 10, 12, 18, 23.

Тканне намёткі («Угнявілі, знаці...»). Верш—13.

То не рыцары з князем («То не рыцары з князем...»). Верш—7,
8, 10, 11, 12, 23.

То не шум баравы («То не шум баравы шуміць весткай доб-
рай...»). Верш—6, 12, 23.

Трох Будрысаў («Стары Будрыс трох сыноў, як сам ёмкіх літві-
наў...»). Пер. з польскай мовы верша А. Міцкевіча—3, 13

Тры дарогі («Ідуць тры сцежкі з хаты...»). Пер. з польскай мовы
верша М. Канапніцкай—3.

Тры пары дня («Прыдзе світанне да маёй хаткі...»). Пер. з поль-
ской мовы верша М. Канапніцкай—3.

Тры арліцы («Ой, далёка заляцелі...»). Верш—8, 10, 11, 23.

Трэба нам песень («Трэба нам песень не гэткіх, што некалі...»).
Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 30.

Тут і там («Вы тут гуляеце, панове...»). Верш—4, 11.

Ты з Заходній, я з Усходній («Ты з Заходній, я з Усходній...»).
Верш з цыкла «На заходнє-беларускія матывы»—8, 11, 12,

23, 30.

Ты, зялёная дубрава («Ты, зялёная дубрава...»). Верш—3, 10,
11, 23.

Ты мне песню спей, дзяўчына... («Ты мне песню спей, дзяў-
чына...»). Верш з цыкла «На заходнє-беларускія матывы»—
8, 11, 12, 23, 30.

Ты прыдзі («Ты прыдзі ка мне вясною...»). Верш—3, 10, 11, 23.

1914-ты («Зыходзіш ты гуды, скуль не прыходзяць...»). Верш—4.

Y

У вечным бары («У вечным бары цемнатворы...»). Верш—3.

У вучылішча! («Клумак з кніжкамі пад пахай...»). Верш—3.

У вырай! («Гэй вольныя птахі, саколія дзеці...»). Верш—5, 11.

У вырай («Зашумела нудна восень...»). Верш—4, 28, 29, 31.

У дагонку («Э-пад прысад агарода бледны ўбег ваявода...»).

Пер. з польскага верша А. Міцкевіча—3.

У дарозе («Шёмна, сумна ў сонным полі...»). Верш—4.

У зялёным садочку («Ой не раз удваёчку...»). Верш—4, 13.

У купальскую ноц («Цёмным летам на Купалле...»). Верш—3,
10, 11.

У лесе («Калі бывае мне маркотна...»). Верш—11.

У людзей і ў нас («У людзей у хасіне—прастор, чыстата...»).
Пер. з рус. мовы верша Н. А. Некрасава—13.

У Піліпаўку («Помню, ў Піліпаўку гэта было...»). Верш—3.

У полі («Колас з коласам гутарку дзіўную...»). Верш—29.

У свет («Эй зямелька, загон ты мой чорны...»). Верш—3.

У шынку («Што заснуў там, шынкар...»). Верш—3.

Ударніку («Рабочым і калгасным працоўным калектывам...»).
Верш—6, 11, 12, 23.

Удосятак («Яшчэ певень пець не масціца...»). Верш—4, 7, 11.

Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату! (Прамова на радыё-
мітынгу прадстаўнікоў беларускага народа 18/I-1942 г.)—23.

Украіна («Украіна, цвеце любы...»). Верш—6, 10, 12, 23, 26, 28.

Украіна («Украіна! Табе вораг ніякі не страшан...»). Верш—31.

Улетку («Соладка ўлетку ў дзень ройны...»). Верш—7, 11, 12, 23.

Урачыстасць («Як змаглі ваякі...»). Верш—29.

Усе разам («Гэй-жа, братцы, усе мы разам...»). Верш—4, 11, 13.

Успомні («Успомні, як згубіш крылі арліны...»). Верш—4, 10,
11, 23.

Устань («Устань! Усе, глянь, пайшлі...»). Верш—11, 13, 23, 30.

Усуп да паэмы («Скінь, мой дружа, пыху з сэрца...»). Верш—11.
Усюды лета («Усюды лета, лета...»). Верш—4, 23.

Φ

Фелькава вяселле («Вось і вяселейка...»). Верш—4.

Фінляндый («З чорнай памрокі ў праменні зарніцаў...»). Верш—8.

X

Хай-жа вам так не здаецца... («Хай-жа вам так не здаецца...»).
Верш—4, 10, 11, 13, 23.

Хатка («Пахінулася, у зямлю ўехала...»). Верш—2.

Хаўтурны марш («Гэтак звоняць! А так звоны...»). Верш—5.

Хвалююща морскія хвалі («Хвалююща морскія хвалі...»).
Верш—6, 7, 10, 11, 12, 23, 30.

Хлеб («Мы і з сошкай ішлі і з баронкай ішлі...»). Верш—11,
13, 23.

Хлопчык і лётчык. («Мой мілы таварыш, мой лётчык...»).
Верш—6, 7, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

Хмаркі і маладзік («Над задумашо ніё...»). Верш—3.

Хмары і думы («Чорныя хмары па небе плавуць...»). Верш—3, 23.

Холадна, холадна ў хатцы маёй... Верш—3.

Хохлік («Як зайграе ў лесе хохлік...»). Верш—3.

Хоць ты, сэрца, лопні, трэнсні... Верш—1, 13.

Хто ты гэткі («Хто ты гэткі?»). Верш—3, 23.

Хто я? («Я не сокол зоркавокі...»). Верш—1; пад назв. «Я не сокол
зоркавокі...»—13.

Ц

Цару неба і зямлі («За што, о божа праведны, магучы...»).
Верш—4, 11.

Ці-ж гэта многа? («Ад свету, ад бога...»). Верш—3, 13.

Ці-ж не доля мая! («І на што-ж мне воля вольная...»). Верш—3.

Ці ты ўзойдзеш, калі, сонца? («З плачам думка-песня лъеща...»).
Верш—2, 10, 11, 23.

Ці ты чуеш? («Ці ты чуеш, дзяўчынка...»). Верш—3.

«Цяжка мне, цяжка, слuze беспрытоннаму...». Верш—13, 23.

Ч

Чаго нам трэба («Трэба нам, трэба перш-на-перш хлеба...»).
Верш—1, 13, 23.

«Чаго хмурыйца...». Верш—3.

Чаго-б я хацеў («Мне не трэба багатых другаў...»). Верш—1,
13, 23.

Чалавеку («Ці ты чуеш, як стогне віхура...»). Верш—3.

Чаму? («Няма для духу вольнага грэнцы, меры...»). Верш—23.

Чары («Покі світкі не стыдаўся...»). Верш—13.

Чары («Покі Юрка не меў чына...»). Верш—2, 23.

Час («Час склікаш ўжо грамаду...»). Верш—4, 23.

Час быў тады... («Час быў тады, калі ў полі...»). Верш—8, 11,
12, 23, 30.

Чатыры крыжы («Як Лявон прашчаўся з хатай...»). Верш—3.

Чорныя вочы («Што скажыце, цымнейшым на свеце ад ночы?...»).
Верш—13, 23.

«Чын», герб і лапаць («Заспрачаліся «чын» з гербам...»).
Верш—4, 11, 23.

Чырвонай Арміі паходы («Ты паслухай, наш маршал...»).
Верш—8, 10, 11, 12, 23.

Чырвоная Армія («Байцы-ж нашыя героі...»). Верш—29.

Ш

Шавец («Я шавец-маладзец...»). Верш—1, 13.

Шлях мой («Шлях мой не сцеліца сонцам і кветкамі...»).
Верш—3, 23.

Шляхам гадоў («Як пацерку да пацеркі, за годам год...»).
Верш—11, 12, 23.

Шляхі («З Масквы, з Крэмля на ўсе староны...»). Верш—8, 10,
11, 12, 23, 30, 32.

Шоў я пушчаю («Шоў я пушчаю аднойчы...»). Верш—7, 11, 12, 23.

«Што за шчасце, што за доля...» Верш з цыкла «З песень без
зямелынага»—3.

Што ты спіш?.. («Што ты спіш, што ты спіш...»). Верш—11, 13,
23, 30.

Шуміць шумненъка гаёк. («Шуміць шумненъка гаёк...»). Верш—13.

- «Шумныя бярозы пабяліў мароз...» Верш—1.
Шчаслівасць («Мене́ бы мне крылі саколія...»). Верш—2, 23.
Шчасце («Мы гонімся часта за мараю блуднай...»). Верш—1,
13, 23.
Шчупак, лебедзь і рак («Там, дзе еднасці і згоды...»). Байка
Крылова—1; пад назв. «Лебедзь, шчупак і рак»—13.

Э

- Эй, скажы, мужычок! («Эй, скажы, мужычок, дзе ты долю па-
дзеў...») Верш—13, 23.
Эпіграма («Вось так хлопец, вось так ён...»). Верш—13.
Эпіграма («Горы абяцаці...»). Верш—13.
Эпіграма («Мо' чалавекам з рук, з вачэй...»). Верш—13.
Эпіграма («Што і мы аб чымсь дбаєм,—выдавецкую маєм су-
полку...»). Верш—11, 13.
Эпіграма на К. В. («Што клёпкі трэцяй не стае...»). Верш—1, 13
«Эх, дзяняюк, хама ўнук..» Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі»—
3, 23.

Ю

- Юрачка («Ой ты, Юрачка...»). Верш—24, 25, 29.

Я

- Я ад вас далёка («Я ад вас далёка...»). Верш—3, 10, 11, 23.
Я бачыў («Я бачыў, як вечер па полі гуляў...»). Верш—13, 23.
Я відзеў душы сільныя... Верш—1, 13, 23.
Я і воля мая («Мы радзілісь на свет...»). Верш—4, 11, 23.
Я казак—не казак... («Я казак—не казак...»). Верш—4, 11, 23.
Я—калгасніца... («Я—калгасніца маладая...»). Верш—6, 7, 10, 11,
12, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.
Я люблю («Я люблю ўсходы нашых палеткаў...»). Верш—3, 23.
Я мужык-беларус... («Я мужык-беларус, пан сахі і касы...»).
Верш—1, 10, 11, 13, 23.
Я не для вас («Я не для вас, паны, о не...»). Верш—10, 11, 13,
23, 30.
Я не паэта («Я не паэта, о крый мяне божа...»). Верш—1, 10, 11,
23, 30.
Я не плачу над братнай магілай. Верш—11.
Я не сокал... («Я не сокал зоркавокі...»). Верш—13; пад назв.
«Хто я?»—1.
Я нясу вам дар.. Верш—2, 23.
Я хацеў-бы («Я хацеў-бы душу адшукаць такую..»). Верш—3.
Я Сталіну мудраму песню спываю... Верш з цыкла «Аб Сталіне-
сейбіту»—8, 10, 11, 12, 23, 30, 32; пад назв. «Сталіну»—31.
Явар («За пакутнай за гарою...»). Верш—3, 23.
Явар і каліна («Песняй вясны лебядзінаю...»). Верш—3, 10, 11,
23, 30.
Як вазьму жалейку ў рукі.. Верш—2, 23.
Як выйду за хату... Верш з цыкла «Аб мужыцкай долі»—3, 23.
Як ішлі ў паходы.. Верш—8.

Як кароль у паход выходзіў («Як кароль у паход выходзіў...»).
Пер. з польскай мовы верша М. Канапніцкай—13.
Як пайду я, пайду... («Як пайду я, пайду па загонах...»).
Верш—1, 13, 23.
Як тут весела спяваці?.. («Як тут весела спяваці...»). Верш—2, 23.
Як у гості сын прыехаў... («Як у гості сын прыехаў...»). Верш—7,
10, 11, 12, 23, 26, 30.
Як у лесе зацвіталі («Як у лесе зацвіталі...»). Верш—3, 10, 11.
Як у повесці («Шлях. Каля шляху лес хілкі...»). Верш—3, 23.
Як спыніўся я за хатай... Верш з цыкла «З песень беззямель-
нага»—3.
Як я молада была («Як я молада была...»). Верш—6, 10, 11, 24,
25, 26, 28.
Як я полем іду... («Як я полем іду, гнецца колас ка мне...»).
Верш—10, 11, 23.
Якія («Сыты, раскормлены...»). Верш—10, 11, 13, 23.
Якубу Коласу («Жыві ў радасці і ў шчасці...»). Верш—6, 7, 10
11, 12, 23.
Якубу Коласу («Як калісь спявалі...»). Верш—11, 23.
Яна і я. Паэма—4, 11, 18, 23.
Янка і свабода («Прачытаўны ў газете...»). Верш—11, 23.
Янінцы Паўловіч («Для Янінкі, для цёскі...»). Верш—3.
Янка Канцавы («Янка Канцавы—гаспадар не злом...»). Верш—
4, 13.
Японскім самураям («Грозіць мікада Советам...»). Верш—8, 11,
12, 23.
«Яркай зімою, шумлівым прадвеснем...». Верш з цыкла «Аб
Сталіне-сейбіту». 8, 10, 11, 12, 23, 30, 32.
Ястреб («Дзе голуб з галубкой варкуе, сядзіць...»). Верш—3.
Ястреб, лісіца і певень («Неяк, стрэўшыся няўмысле...»).
Верш—4, 23.
Яшчэ прыдзе вясна («Не пужайся, што зрадныя хмары...»).
Верш—10, 11, 23, 30.

ЗМЕСТ

	<i>Стар.</i>
Прадмова	5
Пісьменнікі пра Янку Купалу	7
Асноўныя даты жыцця і творчасці Янкі Купалы	13
Творы Янкі Купалы (Асобныя выданні)	36
I. Вершы	36
II. Паэмы	41
III. Драматычныя творы	43
IV. Зборы твораў розных жанраў	44
V. Выданні твораў Я. Купалы для дзяцей	44
VI. Творы Янкі Купалы ў перакладзе на русскую мову	45
VII. Пераклады Янкі Купалы	48
Літаратура аб жыцці і творчасці Янкі Купалы	50
1. Кнігі	50
2. Артыкулы	51
а) Біяграфічныя матэрыялы	51
б) Крытычныя артыкулы	53
Мастацкія творы, прысвечаныя жыццю і творчасці Янкі Купалы	56
Алфавітны ўказатель твораў Я. Купалы, змешчаных у зборніках, паказаных у тэксле	59

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЯНКА КУПАЛА 1882—1942
Библиографический справочник
Издательство АН БССР
Минск 1953 г.

Тэхніктор *Х. Александровіч*
Карэктар *Т. Зайцева*

АТ 04049. Здана ў набор 16.VII 1953 г. Падпісана да друку 2/X 1953 г.
Тыраж 3000 экз. Выд. арк. 4.7. Аўт. арк. 4.1. Друк. арк. 4.3.
Кольк. зн. у 1 друк. арк. 7!552. Папера 84×108¹/₃₂. Заказ 672.
Цана 2 руб. 35 кап.

Друкарня выдавецтва АН БССР, Мінск, праспект імя Сталіна, 110.

P

2 руб. 35 кап.